



Бібліотека



Бум-Бан-Літа

Тазік
беларускі



Валянцін АКУДОВІЧ
Зміцер ВІШНЁЎ
Алесь ТУРОВІЧ
Альгерд БАХАРЭВІЧ
Юрась БАРЫСЕВІЧ
Віктар ЖЫБУЛЬ
Ільля СІН
Усевалад ГАРАЧКА
Серж МІНСКЕВІЧ

ТАЗІК БЕЛАРУСКІ

зборнік вершаў

Мінск
"Берсіма"
1998

Modern History Archive

 wytoki.net

УДК 882.6-1
ББК 84 (4Бел) 6-5

Т13

Аўтары: В. В. Акудовіч, З. Ю. Вішнёў і інш.

Браткі і сястрычкі нашы, людзі беларускія! Не цурайцеся буму свайго, каб не ўмерлі! У самыя старадаунія часы продкі нашыя, якіх не навучыўшыся выпрацоўваць гукі горлам, бумкалі ў драўляныя місы, калоды ці ў розныя іншыя дрэвяніны. І гэта быў іх бум, які быў шчырым, крыху наіўным, але свабодным. Ён свавольна разносіўся па абшарах, гудзеў ў паветры; дрыжэлі асіны, стромкія горы, лясы, балоты, стэпы, аблокі, сэрыы зямных стварэнняў... Яны ўсе натавалі яго, каб нашчадкі прачыталі, праразумелі.

Прачуйце свой-наш бум!

Акудовіч В. В., З. Ю. Вішнёў і інш.

Т13

Тазік беларускі: Зб. вершаў / В. В. Акудовіч, З. Ю. Вішнёў і інш.: — Мн.: “Бервіта”, 1998. — 96 с.: іл.

ISBN 985-6416-23-x

ББК 84 (4Бел) 6-5

У кніжцы сабраныя творы тэарэтычныя, творы практычныя, творы экстрапаліраваныя адзін з аднаго, хаця напісаныя рознымі аўтарамі. Праўда, творчасць кожнага з аўтараў можа разглядацца як асобная культпрадзея. Каўалкі шкельца з калейдаскона таксама прыгожыя і самадастатковыя самі па сабе, але ўзоры з іх ствараюць штосьці якіхэ больш захапляльнае.

Кніжка разлічана на чытачоў самых розных палоў, узростаў і ўзроўняў пісьменнасці.

© Валянцін АКУДОВІЧ, Зміцер ВІШНЁЎ, Алесь ТУРОВІЧ,
Альгерд БАХАРЭВІЧ, Юрэс БАРЫСЕВІЧ, Віктар ЖЫБУЛЬ,
Ільля СІН, Усевалад ГАРАЧКА, Серж МІНСКЕВІЧ, 1998

ISBN 985-6416-23-x

Валянцін АКУДОВІЧ — АФРЫКА — РАДЗІМА ТАЗІКЛУ



ВЫТРЫМКІ З ДАСЬЕ

Абаронца беларускага Севастопалаля, першы чалавек, які падняўся на палескую Джамалунгму.

Стыль жыцця — кампанейскі.

Філасофія — неўміручая наскальнасць. Лоб — дысплейна-атаманаўскі.

Позірк — помнікавы.

Рамёны — канойныя.

Суб'ект палёў літаратурнай кукурузы. Рыхтуецца да кругасветнага плавання на пірозе па лініі экватара.

АФРЫКА — РАДЗІМА ТАЗІКАЎ, альбо Я ХАЧУ Ў БУМ-БАМ-ЛІТ

Даведка

Літаратурная суполка Бум-Бам-Літ арганізавалася ўвесну 1995 года.

Слупы Бум-Бам-Літа: Барысевіч Юрась, Бахарэвіч Альгерд, Вішнёў Зміцер,
Гарачка Сева, Жыбуль Віктар, Мінскевіч Сяржук, Туровіч Алеся, Сін Ільля...

Феўшы Бум-Бам-Літа: складны Тазік і, у перспектыве, машина хут-
кай дапамогі.

Ніколі не хацеў быць сябрам (членам) Саюза пісьменнікаў, “Тутэйшых”,
ПЭН-цэнтра, Таварыства Вольных Літаратарав... Не, калі быць зусім дак-
ладным, то адзін раз хацеў, бо пачаў моцна кашляць і з гэтага думаць пра
смерць. І не так мяне тая смерць палохала, як вечная нястача грошай. Дзе ж
гэта мая жонка, — думаў, — якой да палучкі грошай ніколі не хапае, набя-
рэцца іх, каб прыдбаць труну, замовіць аркестрык ды справіць хоць якія
хаўтуры. Дарэчы, з хаўтурамі найгорай, бо чым-чым, а сябрамі і прыяцеля-
мі лёс мяне ніколі не крыўдзіў. Як уявіў сабе, колькі іх адусюль панацягнец-
ца і кожнаму трэба па праваслаўнай завядзёнцы тро чаркі наліць (але, гэта
можа, вашым сябрам было б даволі тро чаркі, а майм, ды яшчэ з такой наго-
ды — смеху вартыя тыя тро чаркі)... Адным словам, як уявіў я сабе ўсё гэта,
то зразумеў, што пасля хаўтураў майм сямейнікам таксама ўжо жыцця не
будзе... І вось тады я ўспомніў, што сяброў (членаў) Саюза пісьменнікаў за
дзяржаўны кошт хаваюць, і моцна пашкадаваў, што я не сябар (член) гэтага
“саюза”. Трэба, — пачаў я ліхаманкава прыкідваць варыянты, — хуценька
зладзіць якую-кольвек малюпасен'кую книжачку і прасіцца ў “саюз”. Тым
болей, што ў мяне там шмат знаёмцаў, можа, паспрыяюць, каб прынялі і за
дзяржаўны кошт пахавалі.

Магчыма, я і здзейніў бы сваю задуму, але раптам кашляць перастаў...

Усё гэта я расказаў дзеля того, каб шчыра засведчыць, што не хачу ні ў
які літарацкі хаўрус...

А вось у Бум-Бам-Літ хачу... Бо ў бумбамлітаўцаў ёсьць Тазік (ні ў кога
болей Тазіка няма), і кожны, хто бумбамлітавец, мае ганаровае права гру-
каць у яго бляшанае дно...

Мне моцна карціць грукнущу Тазік, але ў бумбамлітаўцы мяне не возьмуць,
бо бумбамлітаўцам нельга стаць (як сябрам Саюза пісьменнікаў, ПЭН-цэнтра ці
ТВЛ), бумбамлітаўцам трэба нарадзіцца. Тут я маю на ўвазе не столькі біялагічны



Малюнак Валянціна АКУДОВІЧА

факт народзін, — хаця гэта, як вы разумееце, таксама істотна, — колькі творчы.

Няма ніякіх шанцаў зрабіцца бумбамлітаўцам у таго, хто сфармаваўся як літаратар у эпоху сацрэалізму. Але не нашмат болей шанцаў і ў таго, хто сфармаваўся як літаратар, змагаючыся з сацрэалізмам вонкі і ў самім сабе. Для бумбамлітаўца сацрэалізм не жытло і не вязня, а ўсяго адзін з эстэтычных дыскурсаў (нічым не лепшы, аднак і не горшы за астатнія) адкрытай ва ўсе бакі постмадэрновай прасторы.

Бумбамлітаўец — натуральны, “адпрыродны” постмадэрніст. Ён не выбірае постмадэрнізм з таго, што той яму падабаецца ці яшчэ з нейкай апрычонай вераенасці. Бумбамлітаўец праста не можа не быць постмадэрністам, як негр не можа не быць неграм. І хаця іншы бумбамлітаўец жагнаеца пры слове “постмадэрніст”, не раўнуючы “рэаліст” Андрэй Федарэнка (натуральна, жагнающа яны зусім на розны жах), і напрамілы Бог даводзіць, што ані сном, ані духам, але гэта, бадай, толькі ад непамыснага ўяўлення пра постмадэрнізм як пра выключна эстэтычную падзею. Безумоўна, калі постмадэрнізм разумець зыходзячы адно з ягоных эстэтычных прыкметаў і прыёмаў (гульня, калаж, цытаванне, перформанс, іронія, містыфікацыя, эпаж і г.д.), то можна пераконваць сябе ды іншых, што ты вышэй, далей, ніжэй, глыбей за постмадэрнізм, ды ўвогуле ніколі не бачыў гэтага пудзіла і нават не чуў, каб у вёсцы пра нешта такое гаварылі.

Але постмадэрнізм — гэта найменш эстэтыка. Постмадэрнізм — гэта найперш інтэлігібелнае быццё ў адсутніці трывалых ды пераканаўчых логацэнтрычных ідэй. Вядома, можна запэўніць сябе, што ты маеш тычку ў сярэдзіне сусвету, — і трymацца за яе, не заўважаючы, што ў руках жменя паraphні... Толькі ў бліжэйшае стагоддзе з крыгі постмадэрнізму ніхто не выскочыць на трывалы бераг.

Бумбамлітаўец і постмадэрніст — браты блізняты. За гэта сведчыць і той факт, што амаль кожны бумбамлітаўец мае (ці збіраеца прыдбаць) свой літаратурны маніфест.

У літаратуру — са сваім уласным “маніхвэстам”. Гэта не дэвіз Бум-Бам-Літа, гэта “родавая” прыкмета постмадэрнізму, які не трывае талент без самападстаўнай творчасці, бо ў літаратурную эпоху, пазбаўленую хоць якіх канстытуяваных каардынатаў, талент, які не здольны стварыць “сваё” пісьмо як уласную лагему быцця, мала чаго варты. Адсюль, з факта наяўнасці “уласнага”, “свайго” пісьма, узнікае патрэба маніфеста, гэта значыць хоць якой маркіроўкі ў гушчары тых зблытаных семантычных дыскурсаў, праз які постмадэрновы літаратар прапануе прадрацца чытачу...


Зрэшты, пазначэнне бумбамлітаўца як постмадэрністага не шмат што тлумачыць у гэтым феномене. Болей мы знайдзем у словах Юрася Пацюпы, якія ён сказаў у прадбачанні Бум-Бам-Літа: “Але за імі (Тутэйшымі” — *B.A.*) прыйдзе пакаленне, для якога беларуская мова не будзе “богам”, як для майго пакалення. Гэтыя “новыя” аўтары будуць настолькі нечаканыя і смелыя, што ўсе “Тутэйшыя” супраць іх выглядацьмуць архаістамі. “Новыя” панясць шырокую плынню цікавыя творы ў дрэннай, скалькаванай моўнай упакоўцы. “Новыя” стануть натуральнымі для новага жыцця, таму іх цяжка будзе ў нечым папракнуць”. (Новая “Крыніца”, № 6).

Тут усё трапна, хіба патрабуе ўдакладнення тэрмін “новыя”, які апошнім часам актыўна спажываеца ў нелінейнай бінарнай апазіцыі “новыя — старыя”. Паколькі чытаючая публіка пачынае прызычайвацца: “новыя” — гэта тутэйшыя, нашаніцы, тэвээлаўцы, зноўцы (аўтары “ЗНО”), то было б памылкай пазначаць гэтым паняткам і бумбамлітаўцаў, нягледзячы на тое, што толькі апошнія яго і заслугоўваюць. Бо пералічаныя вышэй — яшчэ не “новыя”, хаця, можа, ужо і не зусім “старыя”; яны, так бы мовіць, “новыя старыя”. (З іншага боку карціца называецца “новымі старымі” найперш тых маладых ці ўжо і не надта маладых, што працуяць у са старэлай эстэтыцы, архаічных формах мыслення. Зрэшты, калі не інтэлектуальна, то эстэтычна адны “новыя старыя” прынцыпова не адрозніваюцца ад другіх “новых старых”.)

Калі пагадзіцца з ацэнкай “новых” як “новых старых”, то тады, між іншым, робіцца зразумелым, чаму ні “Тутэйшыя”, ні ТВЛ не ладзілі свае хаўрусы з эстэтычнай прыналежнасці, а фармаваліся на падставах супрацьстаяння сталаму, сяброўскага сімбіёзу, амбітнасці, палітычнай заангажаванасці, меры патрыятычнай апантанасці і т.п. Дзе-небудзь год праз дзесяць — пятнаццаць незасацыялагізаваны літаратуразнаўца анік не даўмеецца, што адрознівала “новых” ад “старых”. І гэта цалкам натуральна, бо эстэтычна “новыя” наследавалі “старых”.

У вышэйзгаданай цытаванцы Юрася Пацюпы ёсьць надзвычай істотны момант характарыстыкі ўжо сапраўды “новых”. “Новыя” стануть натуральнымі (курсіў мой — *B.A.*) для новага жыцця...”

Гэтае азначэнне “натуральныя” можна разглядаць у самых розных аспектах (у аспекте постмадэрнізму яно ўжо трохі краналася). Тут мы звернем увагу толькі на адно з адрозненняў Бум-Бам-Літа ад яго літаратурных папярэднікаў. І “Тутэйшыя” і ТВЛ былі не-натуральныя той культурнай сітуацыі, у якой знаходзіліся (ці сітуацыя была не-натуральнай для іх), і пакладалі ўсе намаганні, каб перамяніць яе адпаведна свайго ўяўлення пра каш-



Малюнак Віктора ЖЫБУЛЯ

тойнасці. “Тутэйшыя” змагаліся з “сацрэалізмам”, “афіцыйнымі” пісьменнікамі, антыбеларушчынай і дэкларатывай беларушчынай у спадзеве на стварэнне новай культурнай рэальнасці, тоеснай еўрапейскаму культуралагічнаму кантэксту (і шмат чаго дамагліся у гэтым сэнсе, калі “Нашу Ніву” разглядаць як спадкаемку “Тутэйшых”). ТВЛ разгортвалася прыкладна ў тым жа рэчышчы (і з тымі ж “ворагамі”), што і “Тутэйшыя”, і хаяя акрэслілася праз шэраг адметнасцяў і ўласных здабыткаў, але і ягоныя вектары гэтаксама скіраваныя за відарыс таго, што ёсць (і як ёсць), у тое, што павінна (муsicъ) быць.

Дык вось, у адрозненне і ад адных, і ад другіх (і ад усялякіх трэціх), Бум-Бам-Літ ні з кім не варагуе (у прынцыповым плане), нічога мяняць не збираецца, нікога выперадзіўшага не даганяе. Так бы мовіць — нарэшце дагналі. І калі ў літаратурных вопытках бумбалтіцаўцаў адбіваюцца тэндэнцыі, неяк ужо выявіўшыя сябе на Захадзе альбо Усходзе, — то гэта зусім не азначае, што бумбамлітаўцы некаму ўпадабляюцца, кагосці пераймаюць, даганяюць, наследуюць. Падabenства тэндэнций сведчыць адно пра тое, што бумбамлітаўцы працуяць у агульным эстэтычным полі, натуральным для стану сучаснай еўрапейскай культуры, якая ліхаманкова мітусіцца з прычыны страты сэнсу быцця і апантана грукае ў “тазікі” ў прадчуванні эры вялікага бязмоўя...

Я не ведаю, хто з бумбамлітаўцаў прыдумаў назыву “Бум-Бам-Літ”, я не ведаю, у каго з іх з’явілася ідэя ўзбройць суполку Тазікам, але калі карыстацца паняткам эпохі рамантызму (даўно са старэлым і напрыканцы XX стагоддзя ўжо нават трохі смешнаватым), гэта — “геніяльна”.

І першае, і другое “геніяльна” таму, што не слова і сэнс (ужо выпрацаваныя патэнцыял сваіх магчымасцяў), а гук, рытм і відарыс арганізуяць змест тэхнагенай цывілізацыі і жыццё чалавека пры ёй (адсюль татальнай панаванне музычнай і відэа культур).

Бум-Бам-Літ!

Бум — гук, Бам — рэха, разам — Літаратура.

Гук, аформлены ў слове ды нагружаны сэнсам і значэннем рэха, — гэта і ёсць тое, што раней называлася літаратурай. Аднак у пару татальнай змарнеласці і страты ўсялякіх жыццядайных сэнсаў застаецца актуальным толькі рытмічна арганізаваны гук, што спрабуе прарваша скроў шумы фізічнага і тэхналагічнага светаў, каб засведчыць рэхам — чалавек чалавеку яшчэ неяк ёсць. Але каб прабіцца арганізаваному гуку скроў усё нарастаючыя шумы і быць пачутым чалавекам (і тым сучешышць яго, што ён не адзіны, не апошні чалавек), аднаго чалавечага голасу ўжо мала. Патрэбна яшчэ нешта. І тут з’яўляецца Тазік...

Дарэчы, ці чулі вы, што бумбамлітаўцы збіраюцца ў Афрыку? Усур'ёз збіраюцца. Праўда, невядома, як надоўга. (Між іншым, заўважце, у Афрыку, а не па месцах баявой славы гетмана Астрожскага і не па месцах працоўнай славы будаўнікоў Мірскага замка, як гэта зазвычай рабілі і па сёння робяць літаратурныя папярэднікі бумбамлітаўцаў.)

Я не пытаўся ў слупоў Бум-Бам-Літа, чаму менавіта ў Афрыку, а не, скажам, Антарктыду? І не буду пытацца, бо не перакананы, што яны самі гэта ведаюць. А я вось ведаю. Пацягнула бумбамлітаўцаў менавіта ў Афрыку таму, што Афрыка — радзіма тазікаў. І хаця тамтэйшыя тазікі называюцца тамтамамі, эты малагічна пераемнасць відавочная. І там на пачатку “та”, і тут на пачатку “та”. Як відавочная пераемнасць функцыянальная, эстэтычная і сакральная.

Але Афрыка не толькі радзіма тазікаў, яна — прарадзіма Бум-Бам-Літа. Гэтую выснову я раблю вось з чаго. Культуралагічную прастору Бум-Бам-Літа арганізуе бумбамістae рэха ад грукання ў бляшанае дно Тазіка. Але і культура-лагічна прастора Афрыкі была арганізаваная рытмагукамі тамтамаў, якія ад веку нагадвалі кракадзілам, джунглем і акіянам, што акрамя іх у сусвеце ёсьць яшчэ нехта. А чалавеку (гэта значыць негру, прародку бумбамлітаўца) гэтыя гукі ў непралазным гушчары джунгліяў былі тым самым, што еўрапейскай паганцы Арыядне знакамітая нітка ў лабірынтах цара Мідаса, а еўрапейскай хрысціянцы Еўфрасінні дарога да Іерусалімскага храма.

Таму на заканчэнне сваіх разваг я хачу звярнуцца да беларускіх спонсараў. Дапамажыце, чым можаце, каб бумбамлітаўцы змаглі наведаць сваю (і Тазіка) гістарычную прарадзіму. Самі разумееце, як сэрца па радзімай старонцы баліць.

Разам з тым я звяртаюся і да афрыканскіх спонсараў. Таксама дапамажыце. Вам жа на карысць будзе — гэта я не так сабе кажу. Рэч у тым, што бумбамлітаўскі Тазік складваецца (тут ніякага падману, на свае вочы бачыў і рукамі мацаў — слова гонару). Натуральна, гэты цуд не ёсьць чистым здабыткам канструктыўнай творчасці саміх бумбамлітаўцаў, а хутчэй адлюстроўвае плён усёй еўрапейскай тэхнакратычнай цывілізацыі, але тым не менш, калі вы на свае вочы пабачыце і рукамі памацаеце складны Тазік, то потым зможаце вырабляць складныя тамтамы. А складныя тамтамы, не раўнуючы звычайнym, зручна пераносіць хоць куды: нават на гару Кіліманджара можна будзе некалькі зацягнуць. І калі там грýмнуць, дык і на зорах будзе добра чуваць...

КАМАМА-КАМАМА

Зміер ВІШНЁЎ

ВЫТРЫМКІ З ДАСЬЕ

Афрыканістая душа — любіць поўзаць з балотнымі канямі.

Вуши — знак геніяльнасці.

Зубы — натрына-хларыдныя.

Валасы — зарасці чарота.

Руки — мембранныя пальчаткі.

Мілыя практикаванні — бадзянні па цёмных закавулках і знаёмыя з разнаскурымі кракадзільчыкамі.

Мара — пераплыць у танку акіян.

Арганізатар падпольнага руху “Цыркулярны душ”.



СКРАЗНЫЯ ДАЛІНЫ


Я няшчасны Я гаротны Такі пасінелы
Мае руکі дрыжасць Маё сэрца гудзе і рытіць
Вакол друкавальныя машынкі Афрыканскія пернікі
І пачарнелае вока Ісака Пустыныча Хапае
Рысоўнае шкло У каменных французскіх замках
Расколваецца мур арганізма Ідыштызму
Патрыятызму Якога хочацца аматарам піва
Я шллындаюся са звязкам ліхтароў і селядзец жвакаю
Мая суглобая рака разлілася і зваліўся
На маю галаву Пуд зеляніны па кошце адзін даляр
Вакол слупы рабы Адбіваюць барабаны дробат
Кірзакаватыя корсты Ляжасць на лузе кульбабы
Я няшчасны і асуджсаны Плаваюць па рацэ
Афрыканскія войскі Мабыць трэба туды
Прынцып парушаецца аднойчы Стоп
Таму дайце ў мой гонар апошні салют

СЛУПАВЫ ВОСТРАЎ

Страфа (драфа) вылятае ў моўкную кадасу (барадасу).
Блішчаць залатыя дыскі (міскі) і рабінавыя вочы (аднойчы).
Чалавек (чабурэк), змазаны вапнай, упаў у сажу (лажу).
Танкі (танкі, танкі) прарыкалі ў бок Вашынгтона (...дона).
Аднавокая варона і я (у кароне) сядзелі на правадах (абадах).

* * *

алюмініевыя кактусы
страшэнныя сталёвыя бомбы
алюмініевыя кактусы
тарпеды з пластыку
алюмініевыя кактусы
цікавыя медузападобныя выбухі
алюмініевыя кактусы
Вы гэтага не прадбачылі
алюмініевыя кактусы



Малюнак Зміцера ВІШНЁВА

персідскі кот і бульдог
алюміневыя кактусы
у шатрах кругамі полымя танчыць
алюміневыя кактусы
квадратныя крапіўныя рыбіны
алюміневыя кактусы
на талерках чырвоныя вочы
алюміневыя кактусы
чарапы і косткі
алюміневыя кактусы

Дайце! дайце! трамейбус з куляметам!
дайце! дайце! паравоз з гарматай!

пыльныя аблокі і дрэвы
назіраюца
алюміневыя кактусы
кактусы

СУПРАЦЬТАНКАВЫЯ СЛОВЫ ЯКІЯ ДЗІРАВЯЦЬ ЗАЛУ

Шкло колеру яchnага мёду Покаецца на тысячу
салодкіх аскромкаў Якія ўтыкаюца У
прастору мёртвага ценю Дзе грудамі груды
Дзе збіраюца ў карагоды чыгуновыя паданні
савецкага перыяду Шыбы Суцэльныя Ад іх
цягне хомарам і гарам пабітых танкаў
Зрэшты туды цягнуцца японскія стогны Панкаў
Якія атабарыліся ў канцлагеры Зялёны дзъмухавец

* * *

Пагляджу на мамантавы знак і зразумею адну рабую ісціну з рагамі
слімаковымі. Што дрэвы растуць ацяпляльнымі батарэямі, што
словы мае выкалупваюць магільную чачотку.

* * *

галава як мячык надзіманы
коціца па жаутковай брукаванцы
Толькі што гуляла ў хованкі
з ёй гільяціна ў таварыша
пабраціма А цяпер галава
адна без сяброў і шчасція
і добра Усё круціць
пукатым чырвоным вокам
усё пускае бурбалкі з плямамі
крыві і язурам тузея як
цыравальная машынка голкай
Валасамі варухае ў рымме рок-н-рола
і коціца яна бяздомная
салёная і крыху піўная
Па асфальце шкляным
Да бочкі з капустай Для марынавання

ТАРАПУТТА, ТАРА-ПУТТА

За мутным шклом у пакоі А з раслін В асыпаліся рознакаляровыя лісці і краскі. Там сядзела чорная кошка з вачыма, падобнымі да пробак ад “Пшанічнай”. Там вісеў малюнак 5 x 5 (з выявай дурня, які п’е кісель). Там стаяла эбанітавая тумба з гадзіннікам (у выглядзе голага ідыёта), які цікаў у зваротным напрамку. Там ляжалі книгі (99) з назвай “Казкі ад дзядзькі афрыканца”. Там ляжаў паласаты пехіяр з дзіркамі, падобнымі да гайкавёртав. І вось сярод гэтай пышнатаў, нібы струк чырвонага перцу, чалавек па імені — Я.

Я (дакладней — ён) сядзеў у адных абрыйкосавых плаўках на бегемота-зэдліку. Сядзеў Я і размахваў рукой з алоўкам. Сядзеў Я і лаяўся.

Раптам — званок.

Прыйшоў чалавек — Ён. Увесь у жоўтых гумавых латках... І сказаў Ён адно слова:

— Клёкатамус.

Раптам — званок.

Прыйшоў чалавек — Той. У трусах, баталах, пальчатках, цыліндрі і акулярах. І сказаў Той два слова:

— Клёкат Тамус.

Пазней прыляцелі плоскія зялёныя птушкі. Яны трыв разы пракрычалі:

— Клёк Катам Мус! Клёк Катам Мус! Клёк Катам Мус!

Паказалі барвовыя язычкі. Паплявалі на крылцы. Паскакалі. І паляцелі.

ТЭНІДЫ ФУТУРУЗНЫЯ

Ёсць сонечная ляха на Беларусі.
На ёй санцующа мэлёны,
кавуны і розная дробязь.
Там стаяць рознакрапавыя парасончыкі
і шызыя футурысты,
якія крычаць песьенькі,
вершыкі і показкі.
У тых мясцінах пляжыць і сапфірыць мора.
Бадзяеца авяльгавасіні фрэгат.
Кожны аўторак ліпеня
пераступнага года
на карабельніку грукатоюць гарматы.
Тады вялізныя аранжыкавыя ядры кружляюць
і пляскаюць у ваду.
Спадары кіты прачынаюць і пачынаюць
выплюхваць велічэзныя вясёлкавыя вадалівы.
Небасхіл закупаліваеца кроплямі лімоніса
і ператвараеца ў сібірскага задаволенага катавуса.
Адбываеца цудоўнае якатанчынне.

СІЯМСКІ ЗАЛІУ

Чарапная каробка (ці нейкае ёмічча) вельмі падобнае да
чаратахавага бегемота. Падсвечнікі, якія стаяць поруч, нагадваюць
(хутчэй з'яўляюцца) відэльцы, лыжскі (караец, колкія і не колкія
рэчы). Паравоз з рознымі трубамі (рознай даўжыні і вышыні) гудзеў,
рыпеў, мармытаў, праклінаў і гадзіннік, які каціўся па рэйкавых
завіхрэннях, і насы... Вакол кагосьці...чагосьці...

* * *

Саліце шмат не шкадуйце
дадавайце засытайце ведайце
вашыя сасуды ператворацца
ў крыштальныя правады вашыя
мазгі зафіксуюць белую
прыгажосць сэрца пакрыеца
каростай скрэз якую вырвеца
слабы крык саліце шмат

нарошчвайце белая горы белая піраміды
Ваш страунік застыне помнікам старажытнасці будучыя будуюя нашадкі ўсвядомяць прывабнасць Салёныя гуркі і грыбы мякка плаваюць (на) у талерцы тут хаваеца расплаўлене дзіва Яно чакае момант уліца ў вашыя змярцвелья артэрыі і пахрустваючы зледзянелымі пазванкамі вы пачуеце музыку аб якой і не мройлі

03.01.96.

ЁН

Фтырус
фтыкурыс
ф-ф-ф-ф-ф
фтырус
футкурус
аф-аф-аф
фтырус
фаткурас
уф-уф-уф
фтырус
фумурус
фом-фом-фом
выпоўз
моўз
морг
рык
кус
Ф Т Ы Р У С
фтыкнус

ШТРЫХАВОЕ АПАВЯДАННЕ

Я сёння слухаў атласнага каменданта: вялікарата, з каштанавай банькай у носе, з вузкім сабачымі вачыма. ЁН стаяў. ЁН — у мышыным шынялі, з віントоўкай у руках. ЁН маўчай. Я слухаў. Я сядзеў у тыгравых трусах і мокрай воцатна-жоўтай прасцірадле на стойчыку каля сцяны. Пад партрэтам Леніна.

КАМАМАМ-КАМАМАМ-КАМАМАМ

Сіня калматыя клапы
абакуліваюць салёную высупу
на якой раскарачылася
маё залатое бляшанае
сэрца Адчыні Адчыні
для сябе мелодыю восені
з лісцем чырвоным
атрутным Дзе ляжыць
пурпуровая труна ў якой
знаходзіцца вялікае вока
карэвы Незвычайнае Надзвычайнае воблака
Бурбалкі
шкляныя і крылавыя
пераліваюцца блісамі
Пачнем шабаш-шантаж
з кашай кашлем
алергічным супрацьстаяннем
эпілепсічным Каб
мора вясёлкі зацымянілася
змрокам Удыхнула
вечаровай сіні
Каб неба пакрылася
снежнай лупінай на
якой ззяюць дзесяткі
рыбацкіх лунак Гэта
прыходзіць
дакранаецца цалуе шыпае
у сне у цягніку
Зямля — Неба

Я ЗНОЎ

ахвярую Жуку і Мятліку
Я ганяю
зграі
афрыканскіх
мух!
мух ганяю
ганяю мух
Я ганяю
тоўстых
афрыканскіх
мух!
мух ганяю
зграі мух
Я не бачу
афрыканскіх мух!
мух ганяю
тоўстых мух
Я ганяю
ганяю
ганяю
афрыканскі дух!
дух ганяю
ганяю мух

АФРЫКАНСКІЯ МАТЫВЫ

рукі
цягнуліся
туды
яны
я-я (ням.)
жоўтыя-жоўтыя (ВУШЫ)
рукі
марынаваныя
з доўгімі
рамбоіднымі
пальцамі (ХРАПЦАМИ)

яны
я-я (ням.)
худыя-худыя руки (КРУКІ)
жаночыя
але з мужчынскім
(ШАБЛЕМ)
менталітэтам
яны плаўна плылі туды
(САПРАЎДЫ!)

Гэтыя

пачварныя

руки

марылі

памацаць

афрыканскую нізіну

але!

ЗЛОСНЫЯ ПІГМЕІ

ЯКІЯ СКАКАЛІ

ВАКОЛ ПАНКА-

ўскай дзяўчынкі

ГУЧНА КРЫЧАЛІ:

— Хо! Хо!

Ха! Ха!

Хо! Хо!

Ха! Ха!

Уявіце сабе, толькі што вы пачулі нешта. А нешта
рэч незвычайная, калі браць, напрыклад, рэч
з афрыканскай ... то адбываецца нейкі папускі
балкампёс. Таму натоўп мурынаў расклаў усё на свае
зашыфраваныя месцы.

вашыя

мазгі

заплятаюцца

АДБЫВАЕЦЦА

ПРАЦЭС


АФРИКАНСКІХ

МАТЫВАЎ

бультуктук

Але сь, ЧУРОВІМ
АКТУАЛІЗАЦЫЯ АРХАІЧНА ТЭКСТА

vyt@klimo



ВЫТРЫМКІ З ДАСЬЕ

Лабірыйтальны.

Высокаклавіятурны.

Рэзомаскапічны.

Дымарэайдальны.

Куцвыпільны.

Кролыталістычны.


Вошэпдмпчжыны.

Яфновіць кіклюжыць саферу імблам

запатаплам.

АКТУАЛІЗАЦЫЯ АРХАІЧНАГА ТЭКСТА

Сярод дамінуючых сістэм адносін чалавека да свету і свету да чалавека на дадзенай тэрыторыі і ў дадзены час актуалізующа тры сістэмы. Гэта найперш Тэорыя вырашэння вынаходніцкіх задач Генрыха Альтшулера, якая вылілася ў канцэпцыю творчай асобы. Ядром канцэпцыі з'яўляецца ўяўленне пра тое, што чалавек можа дасягнуць любой мэты. Тут прадстаўлена канкрэтная методыка барацьбы са знешнімі абставінамі, якія маюць сваёй мэтай ціск на асобу і яе знішчэнне. (Такая пастановка праблемы можа здацца не зусім матываванай. Праграмы развіцця і рэалізацыі творчых здольнасцяў увесь час прадуцыруюцца. Аднак вышэй згаданая сістэма ўпершыню прадстаўляе вывераную методыку-тэхналогію творчай і навуковай дзейнасці). Існуюць творы, якія на пэўным этапе свайго развіцця і ўспрыняцця губляюць адзнакі абстрагаванага ад чытача кода і ператвараюцца ў сістэму мыслення, акая адказвае чытачу на ўсе магчымыя яго пытанні і мадэлюе ўсе магчымыя варыянты наступстваў дзеянняў. За асобай застаецца толькі права выбару. Фактычна адбываецца міфалагізацыя тэкста ў плане сінкрэтызму і адчування тоеснасці сябе і свету. Прыкладам можа служыць праграма радыкальны палітычны партыі, якая заваёвае ўладу і прымушае жыць грамадства паводле гэтай праграмы, стаўшая дамінуючай рэлігійная сістэма і г.д. Праграма Альтшулера — сістэма выжывання не груп, а адзінак. Яна прапануе згуляць у своеасаблівых шахматах са “знешнімі абставінамі” і выбираваць стыль гульні, згодна з якім асоба можа дасягнуць любой мэты, але за кошт ахвярых сваіх часу, выслікаў, нармальнага сацыяльнага існавання, іншых абмежаванняў, і зрешты — прайграць, хутка ці павольна, у той ці іншай ступені балюча, але аваязкова павінна прайграць.) Другім дастатковая продуктыўным напрамкам з'яўляецца канцэпцыя Сяргея Лазарава, якая прайўлена ў кнігах “Дыягностыка кармы”, дзе вызначана праграма выжывання асобы ў сучасных умовах. (Калі практ Альтшулера дазваляе здзейсніць любую мэту, то сістэма Лазарава ўздзейнічае на саму матывацию. Фактычна, на мяжы рацыянальнай праграмы і безумоўнасці веры тут паказана, як выйграць. Дакладней, даказваецца, што ў любых умовах асоба выйграе, таму што любая непрыемнасць ад лёсу ёсьць ачышчэнне дзеля магчымасці гарманічнага і ўзаемапалюбоўнага суіснавання космасу з чалавекам.) Іх эвалюцыйным развіццём з'яўляецца канцэпцыя руху Бум-Бам-Літ: (унікальнасць канцэпцыі ў яе адсутнасці. Так ці інакш выказаныя ў межах руху эстэтычныя парадыгмы часта палярна супрацьлеглыя. Сацыяльная праграма ў розны час мае супрацьлеглу арыентацыю ад канфармізму да крайняга радыкалізму. У гэты рух нельга ўвайсці ці выйсці з яго ў літаратурным плане, як



Кампьютерная графика Александра ТУРОВИЧА

нельга выйсці з Броўнаўскага руху ў фізічным) рэалізацыя тэкста (у тым ліку межава маргінальнага, пікава рацыянальнага і дактрынальнага, ці паталагічна бессэнсоўнага і абсурднага) і поўнае разняволенне ў любой сацыяльнай дактрыне. Фактычна, адбываецца інкарнацыя метаду творчасці сярэднявежча (Францыск Скарына) — рэалізацыя ўласнага погляду цераз маргіналіі да кананічнага тэкста. У Бум-Бам-Ліце гэта прайўляеца ў стварэнні маргінальных тэкстаў да самой рэчаіснасці. (Слова атрымала права на існаванне па-за сэнсам, па-за перадачай інфармацыі. Гэтая праграма, паставленая ў ланцужку Альтшулер — Лазараў, дае неабмежаваныя магчымасці дзеля стварэння, інтэрпрэтацыі і ацэнкі тэкста.) На розных узорчках — разбуранне структуры вобраз — прадмет, чытач — пісьменнік і г.д. Яны канцэнтруюцца ў прафануючай медытациі на матэрыяле: твор, акцыя — інфармацыя пра твор, акцыя — презентацыя акцыі. “Тазік” робіцца рэінкарнацыяй не толькі шаманскага бубна, але і звона (сярэднявежча). Адбываецца прадуцыраванне эмблемных канцепций, маніфестацыі і наступная антыманіфесція твора, якая выводзіць яго непасрэдна ў рэчаіснасць. Спонтанная творчасць фактычна робіцца вяртаннем да магічнай і архаічнай традыцыі (яе эвалюцыйным развіццём).

* * *

Ён маўчаў і прыслухоўваўся,
Каб маўчаць надалей бясконца.
Яго маўчанне паглынала ўсе гукі,
Як цемра паглынае свято.
Кожны гук рабіўся
Бясконца далёкай зоркай.
Нарэще, ён пазахнуў, і
Нарадзіўся новы сусвет.
Той, хто яго пачуў, зноў стаў атамам..

ПРЫСВЯЧАЕЦЦА У - МЭНЬ

Пакуль ён апускае кактус,
Крыўляеца, перасмыкаеца і здзекуеца,
З'яўляеца змеявік — Вялікі дракон.
Твар Каш'яны пераўтвараеца ва ўсмешку.
Усе бяруць па сто грамаў цудоўнага напою слёз.
І на зямлі, і на небе кожны ведае, што трэба рабіць.

СУТРА ТРАНСЛАГІЗМУ

У кожным Буме з гэтых светаў --
Ёсць бясконцыя Бамы і Літы...
На кончыку кожнага валаска на целе майго ката
З'яўляюцца неапісальныя Чыстыя Землі...
Усе бясконцыя і бязмежныя каты
Сабраны на кончыку аднаго валаска майго ката.

З НАДПІСУ ДЛЯ ВЕРНІКА

У ніжэйшым свеце Бязглудай Ніякасці
Ёсць розніца паміж “іншым” і “свайм”:
Калі мы з ёй яднаемся,
Мы разумеем падвоенасць.
Вера робіць прадуладным паскарэнне і прастору;
Дзесяць тысяч год пераўтвараюцца ў адно імгненне.

УСЕ

Калі доўга стукаць у дзвёры,
Разгарнеца татальны “WINDOWS”.
На эрагенных зонах мінных палёў экрана
Паўтараеца стракатасць файлаў.
Чорная кроў праразае белае цела паперы
Дзвёры адчыняюцца за кожнай літарай
Дотыкам
Да
Клавіш — прыступкаў.
Сон віртуальнага сэнсу — вайна камп'ютарнай гульні.
Не адкрывай вочы — спі.
Там дзе ѥёмна — адкрываеца трэцяе вока.
У цішы вучачца пісаць.
“не малой у краіне сляпых”,
“не спявай у краіне глухіх”,
“не жыві ў краіне мёртвых”.
Ён рухаўся па міліметру, кожную секунду,
Ён чакаў шукаў адказы на пытанні
Ішоў да вяршины дзе ведаюць усё.
Ён ператвараўся ў суцэльны боль і страх, І вяртаўся ў свято
і надзею.

Ён тануў і ў ціску апраметнай гарэў.
 І вяртаўся ў колазварот быція.
 Каб зноў рухацца па міліметру, кожную секунду.
 чакаць шукаць адказы на пытанні,
 ісці да вяршыні дзе ведаюць усё.
 Ён губляў "Я" і рабіўся натоўпам,
 але ствараў лідэра і становіўся сабой.
 Ён рухаўся па міліметру... кожную секунду
 Ён чакаў шукаў адказы на пытанні
 Ішоў да вяршыні дзе ведаюць усё.
 Стаяў сусветам і нічым,
 але ператварыўся ў знак і стаяў чалавекам.
 Дзеля таго каб праходзіць міліметр у секунду,
 чакаць, шукаць адказы на пытанні,
 ісці да вяршыні дзе ведаюць усё.
 Там яго сустрэлі ўсе і ён пачуў:
 Мы бачылі як ты рухаўся па міліметру кожную
 секунду,
 чакаў і шукаў адказы на пытанні, іяпер мы ведаем усё.

ТЫ ЛЯЦЕЎ ТЫ ПОМНІЎ ЛЕГЕНДЫ ЯКІЯ НЕ ЧУЛІ...

Тыя хто былі перад табой
 Ты казаў і ўсе паснулі
 Ад тваіх чароўных слоў

Аднак ніхто не скажа што ён
 Калісьці ведаў цябе
 Аднак усе паўтораць аскепкі
 Тваіх забытых мрояў

Так казаў той хто ведае
 Так паўтараў той хто жыве
 Ён паўтараў і зноў чакаў тых
 Хто прыйдзе сюды
 Тых хто прыйдзе
 Зноў дакрануўца да магіі нечувальных слоў

Ён чуе і ён паўтарае
 Тоё што ніхто не ведае Ён чакае калі зразумеюць
 Усе гэтыя слова
 Ты ляцеў каб зноў патануць у промнях халоднага сонца
 Ты помніў каб зноў сказаць тое што ніхто не пачуў
 Дзесяткі тысяч слоў дзесяткі тысяч сноў
 Забіласць промнямі жыцця шызойд тэкста
 непераадольны


Мы мяшаєм псіхатрэнінг — эзатэрыку сноў
 Сон сон сон сонсоноснавы Вы зноў сюды ўварваліся літары
 забытых сноў
 Эх гэх рэха грэх Залаты гарэх рэха Эх ма мама мама
 Мы ідзем паляваць на маманта
 Маманты маманты чароўныя маманты іх многа яны калісьці сътыя
 былі
 Яны калісьці па планете хадзілі
 Яы давалі ежу і футра не ўтра а раніца! раніца раніца
 Цаца цацачка цёзечка о ё ё ё

Фіксуюцца рымты супынкаў пазм
 Мы чуем няўрымслівы эпас
 І кожны са знакаў мае гарэм
 Ён сэкс ператворыць у эпас

Прамёная шчырая наша любоў
 Да тых каго не палюбіш
 Мы лад замяняем на шчыры разбой
 Імкнуўца да нечага людзі.

А ўсё ж такі ты прачнешся
 Убачыши ты трапіў у сон
 Сутоневую сінечу
 Абыдзе рыфмованы слон

Лона лені лані ранні рону рынуў руны РА
 мазюкала!



Малюнак Зміцера ВІШНЕВА

ПРАФАНАЦЫЯ ТАГО ЧАГО НЕ БЫЛО (ЧЫТАЦЬ З ПАЧАТКУ)

КАПІРКА

Капірка аддана кахала Аркуш. Кожны новы Аркуш яна ўспрымала ўсім сваім целам, старалася задаволіць кожнае яго нават самае дробнае жаданне. І кожнае, нават самае дробнае, жаданне заставалася на яе скуры. Яна перадавала кожную рыску, кожную крапку, нараджаючы Аркушу дзіця — дакладную яго копію. Прыйодзілі новыя Аркушы, і кожны новы Аркуш быў для яе першим і апошнім. Яны не звярталі ўвагу на Капірку, кожны ўяўляў сябе геніем, які нясе унікальную ісціну Тэкста. Яны не звярталі ўвагу на Капірку. Так толькі, можа, перакінуцца словам, трохі пажартуюць, бывае, ветліва ўсміхнуцца. “А што яшчэ Капірцы трэба?” — думалі Аркушы. Але Капірка чакала свайго Прынца. Яна шкадавала Аркушы, ведаючы іх слабасць: на Аркушы можна напісаць толькі адзін раз, і яна чакала, калі з'явіцца той, хто будзе з ёй бясконца, на ўсё жыццё. Яна чакала, а час ішоў, адбіткі, якія яна рабіла з Аркушаў, становіліся ўсё менш яркімі. Капірка пачала з жахам зауважаць, што праз пэўны час яна нікому не будзе патрэбна. Бо хутка зусім страціць свой колер — маладосць. Яна ніколі не пярэчыла, калі яе ўстаўлялі ў пішучую машынку, хаця кожны раз яна адчувала, як з яе сыходзіць жыццё. Іншыя капіркі змагаліся — губляліся ў шуфлядзе стала, гучна пратэставалі супраць гвалту, скамечваліся і псовалі копіі Аркушаў. А Капірка чакала, яна ведала, што ёй наканавана тое ж, што і ўсім, — сметніца. Але яна верыла ў тое, што за свае пакуты і цярпенне павінна быць узнагароджана вечным каханнем. Калі настай час Выбару, усе капіркі пахаваліся — адна зляцела пад стол, другая схавалася за стосам папер... Капірка моўчкі чакала, калі яе возьмуць, скамечваць і кінуць у сметніцу. Бо яна ведала, што ўжо не зможа задаволіць ніводны Аркуш, яна сцёрлася, на ёй ужо нельга было нарадзіць ніводную копію. Калі да яе пацягнулася рука, яна прыжмурыла очы і папрасіла прабачэння за свой страх перад сметніцай...

Калі яна адкрыла очы, то ўбачыла вялікую глядзельную залу. Яе трymалі ў руках і паказвалі фота- і відэа-камерам як авангардны мастацкі твор. Цяпер яна знаходзіцца ў літаратурным музеі, яна наклеена на вялікі, белы, мяккі

кардон, іх засцерагае моцнае шкло. Яны бясконца кахающа з кардонным Аркушам. Яна ніколі не думала, што можа існаваць у свеце такая мощная, мяккая і верная істота, як той, з кім ёй давядзеца быць разам на працягу доўгіх стагоддзяў.

ІНФАРМАЦЫЯ

Як паведаміла трансагенцтва “Мінус — Плюс”, у сутарэннях Вялікага Палаца адбылася чарговая прэсканферэнцыя з нагоды выступлення вядомага артыста. Вядомы артыст не з'явіўся на прэсканферэнцыю, але гэта не сапсавала настрой шматлікім журналістам, тым больш, што канцэрт Вядомага артыста не адбудзеца. Журналісты сталі паэтамі, музыкантамі і выканануці. Яны правялі літаратурна-харэаграфічную вечарыну, якую ўлады паспрабавали разагнаць як несанкцыянаваны мітынг. Пасля выкарыстання газавай зброі, вадамётаў, цяжкай артылерыі была абвешчана агульная не вучэбная “Паветраная небяспека”. Пад акампанемент сірэн Войскі Асобнага прызначэння бралі інтэрв'ю ў журналістаў, якія дазволілі ім на гэты час пабыць на свабодзе. Пасля прайшоў грандыёзны фуршэт, які наладзіла транснацыянальная кампанія па продажы бяспечных запалак “Голы Філд”. Па залах бегалі вясёлыя хлопцы, якія бясплатна падпальвалі ўсіх прысутных, прапаноўвалі паласавацца серымі цукеркамі і падпісацца пад петыцыяй у падтрымку экалагічна чистых прадуктаў. Своечасова прыйшла пажарная ахова, якая затапіла ўвесь апошні паверх будынка. Ваду прыйшлося пасля доўга адкачваць на дах, каб выпадкова не пашкодзіць польмю, якое стала неад'емнай часткай акцыі-перфоменса, якую праводзіў саюз аматараў жоўтага колеру.

На матэрыялах прэсы.

У Сымесцічынай Крэйсі

Ангерд БАХАРЭВІЧ

ВЫТРЫМКІ З ДАСЬЕ

Выяўляе сабой круглашчокага калабковага панканоіда.
Нос — паўзучы паразыт.
Зрэнкі — кулямётныя чэргі.
Барада — палі Таджыкістана.
Сымех — “ы-ы-гГг-ы-ы”.
Хобі — вешацца.
Добры хлопчык, ласкавы, дапамагае састарэлым бабулькам пераходзіць вуліцу.



* * *

У Сымэтрычнай краіне
 Я маю права на страх
 Я маю права на грэх
 Я маю права рабіць з гною
 Сваіх багоў
 І верыць у нікчэмных бажанятаў
 Я маю права на зман
 Я маю права мець сябе
 На пустой кухні
 Я тваю лева на страх
 Я тваю лева на грэх
 Я тваю лева гнаіць з рабоў
 Сваіх багоў
 І ажабіць няверную нікчэмнасцьць
 Я тваю лева на зман
 Я тваю лева тварыць сябубу
 На пустой кухні
 Я маю права
 Я тваю лева

* * *

Калі падымеца заслона, як спадніца
 Калі расплющчацца маноклі і лярнэты
 Юрліва сала залі заільсьніца
 Чакаючы на шоў
 СКРАДЗІ КАРЭТУ
 Як соладка, зъляцеўшы з падваконня
 І забіаючы бязротага вазынцу
 Маўчаць на вуха беспакойным коням
 На дно мэтро нырнуць і
 РАСПУСЬЦІЦЦА

НЯМЕЦКАЯ МОВА

О, мілая сэрцу нямецкая мова!
 Багацьце тваіх невычэрпных крыніц
 Для моцнага — новых памкненняй аснова
 Для кволага ты — і апора, і зыніч

Ты мужна праціла празь вякі і нягоды
 Каб новым стагодзьдзям у сонцы зазвязаць
 Каб весьці да зораў празь цемры балоты
 Нікому тваіх ручаёў не стрымаць!

Зъвініш ты на полі, на вулках, у хаце
 Ты песняю лъесься, хоць зъведала зьдзек
 А тым, хто цябе і адрокся, і страціў
 Тым вечная ганьба і сорам навек!

* * *

Сагравай мяне грэх унутры гэтай цагліны. Фатаграфія на съянне —
 яна бясьсільна расыяклася на шпалерах і марна спрабуе прыкрыць
 вечна расплющчаныя вочы рамкаю. Дыктар на экране ўключанага
 тэлевізара зъямеў, загіннатызаваны майм грахом, бы кобрай.
 Апэраторы, гукарэжысэры, рэдактары зъбегліся на мой грэх — гэта
 іх лепшая перадача сёньня. Дык сагравай мяне грэх унутры гэтай
 цагліны, мяне.

* * *

У бляшанцы з-пад рыбных кансерваў
 Памірае старая песня
 У бясконцасці вечных чацьвераў
 Абсыпаецца, кволіцца, чэзьне...

Ёй з бляшанкі ня зъбегчы, ня зъехаць
 Скрозь чарнеюць купальскія колы
 Аднавокае голае рэха
 Нерухома вісіць між зораў

Кава звыклай мэлёдыі стыне
 У бляшанцы з-пад рыбных кансерваў
 Гэтак кожная песня загіне...

* * *

*Я саджу пінгвіня на каня
Гэта мне і работа, і праца
І забава, і сродак схаваца
Я сажду пінгвіня на каня*

*Я займаюся гэтым штодня
З дохлы кураў вымаочы гукі,
А ня пахі. Дрыжачыя руки
Содзяць зноў пінгвіня на каня.*

* * *

*Надзень на безыменны палец
Маё трамвайнае кальцо...
Твой сымех яичэ вібруе, паліць...
А ты сыходзіш...
Слова "Alles"
І неба па-над Трасьцянцом.*

* * *

*Забаронены ранак. Ля пральні
Заглынаочы ў жабры імжу
Антыя ў нелегальным трамваі
Парушаю мяжу
Пачак таний смугі ў кішэні
Ля пад'езда палюе кот
Я рыхтую сваё адступленъне
У дрыгву затрамвайных балот
Антыты паўляжыш у фатэлі
Як на нечай утульнай далоні
І сукенкі шаўковаяя зъмеі
І каштоўная паства на скроні
Разьбіваюць чыгунную ружу
Аб загостраны край мерзлаты...
Антыгод гэтым звонам разбуджсаны...
Антыдзень.*

Антыя.

Антыты.

ЗДРАДНИКІ

1.

*Я здраджваў радзіме — таемнаму Дзіму
Здрадзімі! Здрадзімічык!
Усе радыя Дзіму —
І радыёмія
І радыёколі
Здольныя дзімаву прагу спатоліць
А я ня даў рады
І ззаду —
караючы меч радзімы*

2.

*Ты здраджвала мне
З асалодай салодкай
Смажылі сала
Гайдалася лодка
Муміяў стыў авадзень
Рукой па вадзе
Словы пісала
Смажылі сала
САЛА
САЛА
САЛА
Сала
С а л а
Сала
САЛА
САЛА
САЛА
САЛА
Гайдалася лодка...*

* * *

*Я ХАЧУ
ПІЦЬ
ТВОЙ
ПОТ*

ЫТВА ЖЮФЭК

АЎТОРАК ПЯТЫ

Прышчавы хлопчык кахае статую.
Чаму ён выбраў менавіта гэтую —
ня тую — на заднім двары палаца
культуры Яшчэ пятнаццаць (15) бэтонных
пякнотаў: Адказ вечны: хіба можна
патлумачыць каханье? Пагатоў —
каханье ў аўторак

* * *

Хутчэй бы гімн маёй рэспублікі
Скончыў гэтуюnoch
Хутчэй бы гімн маёй роднай рэспублікі
Скончыў гэтуюnoch

Невядомая
Насякомая
Невядомаянасякомая
Шукае ўваход у мой дом
Шукае шчыліну
Шукае люк
Асьвятлённая пражэктарам будоўлі
Фарамі міліцэйскіх машынаў
Шукае ўваход у мой дом
Шкрабе лапкамі па шкле
Я навучыўся
Заляпляць дзіркі
Затаўняць адтуліны
Дык хутчэй бы гімн маёй
Роднай рэспублікі
Скончыў гэтуюnoch

ЛІТДРАТУРА З ПЕРШЫХ РУК

Юрась БАРЫСЕВІЧ

vyt@kzinfo



ВЫТРЫМКІ З ДАСЬЕ

Рысы характару — воін-стратэг.
Спорт — калаццё літдрэваў
баксёрскімі пальчаткамі
"ТАК" і "НЕ". ;
Галава — ліхтарная.
Думкі — матыльковыя.
Захапленне — заняткі экстырпацияй.
Фігура — хітрая, рамантычныя,
эмасцыянальна-бурчастая.
З'яўляецца лідэрам партыі аматараў
экалагічна-чыстых валізаў.

ЛІТАРАТУРА З ПЕРШЫХ РУК

Я ўжо неаднойчы казаў, што сучасная беларуская літаратура — як, зрэшты, і сусветная — хварэ на шызафрэнію. Адной з найбольш характэрных прыкметаў гэтай хваробы з'яўляецца аўтызм, паталагічная форма адчужанасці літаратара ад уласных суайчыннікаў, прыланцужанасць да нейкіх абмежаваных тэм і пакутлівых раздумаў. Аўтызм прайяўляецца ў жаданні пазбегнуць усялякіх контактаў з апрыклай, бессаромнай рэчаіснасцю (і ўласнай нацыяй), якая ў чарговы раз падманула лепшыя спадзяванні. Генры Мілер у эсэ “Час забойцаў” так акрэсліў гэты псіхічны стан: “Сучасныя паэты пішуць адзін для аднаго. Яны сядзяць пад замком унутры сваіх маленькіх самахвальных “я” і ўнікаюць свецкага жыцця ў боязі, што пры першым же судакраненні з наваколлем іх разнясе ўшчэнт. Іх жарэ вантрабная туга па маленькім утульным свеце дыстылюванай паэзіі, дзе ўсялякія стасункі з рэчаіснасцю будуць зведзены да нуля”.

На маю думку, не ў апошнюю чаргу такое становішча склалася таму, што сучасная літаратура занадта шчыльна прывязаная да пісьменнасці і ўвогуле мовы, да друкарскага варштату ды іншай каліграфічнай тэхнікі. Па нейкай невядомай прычине літаратарамі лічацца і называюць сябе выключна пісьменныя людзі. Яны мяркуюць, што займацца літаратурай азначае штосьці пісаць і выдаваць, пісаць і выдаваць. Літаратура атаясамілася з пісьменствам. Асабліва добра гэта відаць у нашай сітуацыі: па-беларуску больш словаў напісаны, чым прамоўлены. І пішуць беларускія літаратары не для сябе і не для чытачоў, а для выдаўцоў. У нашай папяровай дзяржаве, дзе кожны беларус — паэт, рэакцыйная інтэрпрэтацыя Фрэйдам чалавечай сексуальнасці (існуе толькі адзін пол; жанчына — гэта мужчына без чэлясу) у перакладзе з эратычнай мовы на паліграфічную гучала бы так: чытач — гэта пісьменнік, які не мае знаёмых у выдавецтве.

Паміж тым, займацца літаратурай азначае не толькі нешта пісаць, і нават не толькі пісаць і чытаць, а яшчэ стотысяч самых розных практик. Свой артыкул “Літаратура і шызафрэнія” ў “ЗНО” № 21 я скончыў наступнымі словамі: “Паўнавартасны адказ на выклік, што кідае нам эпоха агульнай абыякавасці, страты сэнсаў і раз’яднанасці, можа вытварыць адно эфектыўная і паўнакроўная шызамашына пісьма — літаратурнага, выяўленчага, харэаграфічнага, а нават і палітычнага”. І, наколькі можна сёння меркаваць, такой машынай або адной з неабходных дэталяў гэтай машыны можа стацца авангардны рух з дзіўнаватай назвай Бум-Бам-Літ. Ці, прынамсі, ягонае

ядро — Літаратурна-Мастацкая Партыя (зрэшты, у абрэвіятуры ЛМП могуць быць іншыя расшыфроўкі — напрыклад, Ляшка-Маскальская партыя, Лунатычна-Марсіянская, Лірычна-Метафізічная і г.д.). У адрозненіі ад партыі, стварэнне якой яшчэ толькі прадбачыцца, Бум-Бам-Літ — гэта нешта ўжо існуючае, і таму ніжэй гаворка будзе ісці толькі аб ім.

* * *

Бум-Бам-Літ — гэта рух за вызваленне літаратуры ад дыктатуры друкарскага станка ды іншых прыладаў індустрыі прыгожага пісьменства, якая ўжо даўно ператварыла паэзію ў нейкую галіну капіталістычнай эканомікі або народнай гаспадаркі сацыялізму. Індустрыялізацыя літаратуры спрычынілася не толькі да апартэіду ўнутры самой мовы (падзелу лексікі на ўнормаваную і вульгарна-жаргонную, друкаваную і моўленую — прычым такі падзел мае месца і ў граматыцы, і ў фанетыцы), але і да класавай сегрэгациі сярод літаратараў, іхняга падзелу на мэтраў і графаманаў. У эпоху механічнага тыражавання літаратуры значнасць пісьменніка выміраеца лічбай накладаў ягоных твораў, як жыццёвы поспех бізнесмена — колькасцю нулёў на ягоным банкаўскім раёунку. Калі паэзія сканала — дык, напэўна, таму, што была атручана друкарскімі фарбамі.

Першае, што мы бачым, калі зазіраем у які-колькі зборнік паэзіі, — на белых прасцінах паперы нерухома ляжаць чорныя абвугленыя слова. Гэта нават не фатографія паэзіі, а толькі яе негатыў, бо пры жыцці гэтыя слова, пакуль з іх не выціснулі душу — дыханне і жывую інтанацыю, — былі не вымерна святлейшымі за навакольную простору. У лепшым выпадку, друкаванае слова — гэта стэрылізаваны і абрэзаны па лінейцы ценъ слова прамоўленага. Паводле Антанена Арто, у книгах укрыжоўваеца не толькі паэзія, але і само жыццё, і мы павінны хоць нешта зрабіць, каб вызваліць яго са смяротных абдымкаў паперы.

На сваіх шумлівых імпрэзах бумбамлітаўцы чытаюць уголас зусім незнаймым, выпадковым слухачам свае нявыдадзеныя (а часта — і ненапісаныя) творы. Не праста чытаюць, але і паказваюць, бо многія людзі беларускай мовы не ведаюць, і таму ім цікавей бачыць паэзію, чым яе разумець. Гэта ў літаральном сэнсе жывая літаратура, бо зроблена не з паперы, а з голасу і цела аўтара. Яна дыхае, крычыць і гаворыць, махае рукамі і крыламі. Паэзія, якая хоча быць сучаснай, павінна не праста прамаўляцца, а пражывацца — гэта па магчымасці цалкам супадаецца з абрэзанім і рухамі цела паэта. Тэкст, які нараджаеца

ў вымаўленні і жэстыкуляцыі, нараджаеца “тут-і-ципер”, адначасна з ударамі сэру, і імкненца да найбольш чыстага і яснага — цялеснага ўласаблення. І звяртаеца ён не да разуму аўдыторыі, а да яе ўласнага цела, прымушаючы назіральнікаў не разумець паэзію, а суперажываць яе, хай сабе і на фізіялагічным узроўні, бо толькі ўласныя адчуванні, а не чужыя думкі, здольны пераадолець чалавечую абываекасць.


Бумбамлітаўскія акцыі — гэта літаратура з першых вуснаў і рук, якая перадаеца ад аўтараў слухачам без пасрэдніцтва рэдактараў, карэктараў, перакладчыкаў, гандляроў і г.д. Мы добра ведаем, што “Сем разоў адмерай, адзін раз адрэж” кажуць сабе не ўсе хірургі, а тым больш рэдактары, але гэтага не ведаюць чытачы, якія ўспрымаюць паэзію з паперы...

Мы абыходзімся без пасрэдніцтва друкарскага станка і — хто ведае! — калі-небудзь здолеем абысціся без папярэдніх занотовак на паперы, нават ненаўмысных, а потым — увогуле без словаў. Ужо цяпер сталася відавочным, што найкарацейшы шлях да слухача (асабліва да выпадковага) ляжыць не праз слова, а праз інтанацыю, міміку, жэсты, праз дзіўную вонратку, нечаканы падбор дэкарацый ды іншыя тэатральныя сродкі. Тэндэнцыя змяншэння вагі вербалнага складніка ў выступах Бум-Бам-Літа робіцца ўсё больш выразней. Гэта не значыць, што мы будзем упарты ісці да канца толькі ў гэтым кірунку, але ўсім нам трэба шукаць новыя шляхі да свядомасці сучайчыннікаў і іншых насельнікаў планеты.

Кажуць, найкарацейшы шлях да сэру чалавека ляжыць праз ягоны страунік. Нам нішто не перашкаджае стварыць і такую літаратуру, якую можна не толькі чытаць або слухаць, але і есці (дарэчы, такая літаратура аднолькава б уражвала і людзей, і жывёлаў). Людзі здольныя пра многае прачытаць сваім страунікам. У ідэале літаратура павінна быць не толькі цікавай, але і смачнай. Яна павінна наблізіцца да стану, калі не простай метафарай будуць успрыманца словаў “Не хлебам адзіным жывы чалавек...”.

Пакуль цяжка сказаць, чым сталася б літаратура без словаў: вяртаннем да самых першавыток мовы, нейкай “звышлітаратурай”, пра якую марыў Але́сь Адамовіч, або нейкім звышгукавым і звышзорокавым сродкам перадачы думак і пачуццяў ад чалавека чалавеку. Зразумела адно: звяртацца трэба не толькі да разуму слухача, але да ўсіх органаў ягонага цела.

У “Лістах пра мову” Антанен Арто кажа, што мы павінны ўздзейнічаць не праста на дух чалавека, але на ягоныя пачуццёвыя органы, а для гэтага трэба хай сабе часткова звярнуцца назад да дыхальных, пластычных, акты-



Аўтары малюнака: Пітэр Пауль РУБЕНС.
Таданоры ЁКОА.
Юрась БАРЫСЕВІЧ

ўных вытоку мовы, прылучыць слова да спарадзіўшых іх фізічных рухаў, схаваць лагічны і дыскурсіўны бок маўлення ў ягоным фізічным і афектыўным гучанні, ператварыць слова ў нешта падобнае да акустычных жэстаў — і тады сама мова літаратуры перабудуецца, станеца сапраўды жывой, а побач з акцёрамі (у нас — паэтамі) раптам пачнуць гаварыць рэчи. Важна скарыстоўваць не толькі сэнс словаў, але і музыку маўлення, скіраваную непасрэдна да бессвядомага. “Чистая пастаноўка — дзякуючы сваім жэстам, дзякуючы міміцы і руховым паставам, дзякуючы канкрэтнаму выкарыстанню музыкі — утрымлівае ў сабе ўсё, што ўтрымлівае мова, але ў дадатак да гэтага яна можа распараджацца і самай мовай. Рытмічныя паўторы складоў, асаблівія галасавыя мадуляцыі, што ахінаюць сабою дакладны сэнс словаў і пасылаюць вялікую колькасць вобразаў у наш мозг, ствараючы ў ім станы, больш ці менш блізкія да галюцынацый, і тым самым прымушаюць органы пачуццяў і дух да нейкіх арганічных зменаў...”

Падобна да “тэатра жорсткасці” Арто, імпрэзы Бум-Бам-Літа імкнутца да стану нейкага магічнага дзеяства, да першбытнай і агульначалавечай эстэтыкі відовішча. Гэта звязтанне ў пярэдадзень тэатра і літаратуры, калі яшчэ не былі вынайдзены психалогія і дыялог. Так, быў час, калі людзі ўжо навучыліся гаварыць, але яшчэ не ўмелі ці не бачылі патрэбы пытацца і адказваць. Бум-бамлітаўцы ні ў чым не пераконваюць слухачоў (бо тыя амаль і не разумеюць мовы), але ўздзейнічаюць на іх на падсвядомым, субвербальным узроўні. У артыкуле “Пакончыць з шэдэўрамі” Арто прыводзіць прыклад змей, якіх заклінаюць музыкаі. Калі музыка ўздзейнічае на змей, дык не таму, што перадае ім узнёслыя духоўныя паняцці, але таму, што змеі маюць вельмі доўгае цела, якое амаль на ўсёй працягласці судакранаеца з зямлёй, і музычныя вібрацыі ад зямлі перадаюцца змяі як нейкае вельмі далікатнае і працяглое пагладжванне. Арто пропануе ўздзейнічаць на гледача прыкладна такім жа чынам: праз пасрэдніцтва цела прымусіць гледача вярнуцца да самых высокіх паняццяў. Прычым напачатку лепш дзейнічаць грубымі сродкамі, якія з цягам часу будуть ператварацца ва ўсё больш вытанчаныя.

Пераклад на мову жэстаў, мімікі, падобных да землятрусу вібрацый голасу павінен таксама ачысціць літаратуру ад усяго нецікавага, нежыццяздольнага і скамянелага, ад усіх яе трупных плямаў. Жывыя, тоесныя целам удзельнікаў бумбамлітаўскія імпрэзы перажываюцца як нейкая балючая ініцыяцыя, ачышчальная шаманская магія або хрысціянская практика экзарцызму, якая павінна выгнаць з паэта, аўдыторы і самой літаратуры знясільваючы дух занядбанасці і адчаю.

У адрознасць ад Бум-Бам-Літа ўсе папярэднія генерацыі літаратараў карысталіся той вялікай перавагай, што пісалі на дакладна той мове, на якой размаўляюць іхнія чытачы, якімі б нешматлікі і эстэтычна варожымі да гэтага пісьма яны ні былі. Але хіба не сталася гэтая перавага найвялікшай пасткай, у якой без следу згубіліся многія з найсвятлейшых промняў натхнення? І ці не прыйшоў час паставіць пад сумненне аб авязак паэта быць прыланцужаным да мовы, і перадусім — да роднай мовы, якую не ў стане ці не жадаюць разумець надта многія, і далёка не горшыя з людзей? Па вялікім рахунку, для паэта няма і не павінна быць розніцы, перад якой аўдыторыяй выступаць — беларускай, чэшскай ці перад насельнікамі схаванай у джунглях афрыканскай вёскі.

Чытаць уголас, а тым больш для незнаёмай публікі, даводзіцца рэчы відовішчныя і багатыя на розныя спецэфекты. Але гэта зусім не азначае, што мы адмаўляємся пісаць звычайнія нудотныя вершы ці навуковыя працы. Бум-Бам-Літ — толькі адна з граняў творчасці кожнага з ягоных удзельнікаў.

Дарэчы, назва руху магла быць іншай: Бомба-Літ, Зам-Па-Літ, Кас-Мапа-Літ, Палеа-Літ. А лепш за ўсё — Айба-Літ: нездарма Алесь Туровіч аднойчы выступаў у белым халаце, а я ў такім жа халаце паверх бальнічнай піжамы. Я ўвогуле мяркую, што літаратура павінна адначасна быць хваробай і тэрапіяй. Як і ўвесь гэты текст, напрыклад.

Людміла Корань у артыкуле “Авангард і парадокс” (“ЗНО”, № 27) палочае нас Вялікім Авангардам як жахлівым і небяспечным Бармалеем: не хадзіце, дзеци, у Афрыку гуляць. І тым не менш начальнік штаба Бум-Бам-Літа Зміцер Вішнёў зараз актыўна працуе менавіта над праектам нашага выезду з асветніцкай місіяй у адну з афрыканскіх краінаў. Магчыма, нават у даліну ракі Лімпапо.

Гэтая дабрачынная акцыя магла быт пераканаўчай засведчыць, што беларускі авангард, які на радзіме можа падавацца крыважэрным злодзеем Бармалеем, на самой справе з'яўляецца самаахвярным і пяшчотным доктарам Айбалітам. Ён, нібы шматкрылы анёл, не ведае сабе межаў — геаграфічных, эстэтычных, акустычных — і не заўважае калючага дроту здаровага сэнсу, нацягнутага паміж людзьмі і живёламі, словамі і рэчамі, зямлёю і небам. І недавер акадэмічных пісьменнікаў і крытыкаў да авангарду — гэта бездапаможны страх лагерных дактароў, забойцаў у белых халатах, перад закатаванай марай іхняга ўласнага дзяцінства — добрым доктарам Айбалітам.

Варлам Шаламаў у адным з “Калымскіх апавяданняў” сведчыць, што “90 працэнтаў лячэбнай практикі ў канцлагеры складаеца з пісаніны”. Відавочна, існуе нейкая глыбінная сувязь паміж дэспатычнай арганізацыяй грамадскага жыцця і росквітам пісьменнасці, у тым ліку — прыгожага пісьменства. Вялікія раманы пішуцца гэтаксама, як будуюцца вялікія піраміды — коштам тысяч безыменных ахвяраў рэжыму, што гінуць абапал стала, за якім працуе народны пісьменнік.

У кнізе “Сумныя тропікі” Клод Леві-Строс адзначае, што барацьба з не-пісьменнасцю заўсёды супадае з узмацненнем кантролю над грамадзянамі з боку ўлады. З’яўленне пісьменнасці паўсюль супраджаў адзіны феномен — заснаванне гарадоў ды імперый, а таксама іерархічны падзел на сельніцтва на касты і класы. Пісьмо было і застаецца інструментам збірання тысячаў работнікаў, каб прымусіць іх да знясільваючай працы — пабудовы пірамідаў, камунізму ці нацыянальнай дзяржавы (або імперыі, калі хочаце). “Бескарыслівае ўжыванне пісьменнасці дзеля інтэлектуальнага і эстэтычнага задавальнення ёсць другасным вынікам і найчасцей ператвараецца ў сродак узмацніць, апраўдаць ці прыхаваць той жа прыгнёт”.

Асабліва ж рэакцыйную ролю пісьменнасць пачала адыгрываць у г.зв. эпоху постмадэрнізму: яе началі разглядаць як нешта больш вартаснае і сапраўдане, чым жывыя стасункі паміж людзьмі, іхня размовы і ўчынкі. Ва ўсім свеце лепшыя сілы мастацтва і літаратуры загразлі ў бясплённых (прынцыпова бясплённых) маніпуляцыях са знакамі, адарванымі ад сваіх рэферэнтаў — думак, рэчаў і падзеяў, — або не заснаванымі ўвогуле ні на якой рэчаіснасці — ні матэрыяльнай, ні ўяўнай. Захопленыя гульнёй з бясконцымі паслядоўнасцямі пустых знакаў, літаратары самі не ведаюць, што яны пішуць і для каго.

Зрэшты, нават пры жаданні дакрычацца да свядомасці паспалітага народа праз пісьмо і друк наўрад ці магчыма. Адзін з герояў Гогаля, пчалляр Руды Панько, казаў: “Друкаванай паперы нарабілі ўжо столькі, што і не ведаеш, што б такое ў яе загарнуць...”

Народ цягнецца да таго, хто нешта гаворыць яму, а не піша, — да нашага Прэзідэнта, напрыклад. Ды і дэмакратычная апазіцыя выклікала найвялікшую цікаўнасць у суайчыннікаў, калі яна не мела магчымасці пісаць артыкулы для газет і законаў — у “залатую пару” шматтысячных мітынгаў і самоўных агітатарап.

Ці не тлумачыцца росквіт філасофіі ў Старажытнай Грэцыі тым, што гэта была філасофія пераважна размоўная, якая артыкулявалася мімікай і

органамі цела, а таму і была цікавая простым людзям? Хрыстос і Буда таксама аддавалі перавагу непасрэднай гаворцы з людзьмі, і толькі таму іхня думкі не пазабыліся па сёння. Найбольш плённая ў духоўным плане эпоха чалавечай гісторыі прыпала на тыя часы, калі большасць людзей былі не-пісьменнымі... У тым ліку і большасць паэтаў.

Пісьмо і чытанне дазваляюць нам наблізіць вельмі далёкія рэчы, але наўзамен у гэткай жа ступені адсланяюць ад нас нашых блізкіх і нашу сучаснасць. Газету ці закон кожны чытае паасобку, на мітынгу ж, як калісьці на вечы, мы былі разам. Пісьменнасць спарадзіла палітыку дзеля палітыкі і літаратуру дзеля літаратуры, а ўрэшце — жыццё дзеля жыцця і спажывання, жыццё без якой-кольвек веры ў цуд і рэальную магію мастацтва.

На заканчэнне працытую адзін урывак згаданага вышэй артыкула Арто: “Шэкспір і ягоныя пераймальнікі доўгі час унушалі нам ідэю мастацтва дзеля мастацтва, калі жыццё стаіць па адзін бок, а мастацтва — па іншы. І можна было цалкам задавальняцца гэтай марнай і бясплённай ідэяй, пакуль жыццё, што працякала за яе межамі, яшчэ трymалася. Але цяпер занадта многія прыкметы сведчаць пра тое, што ўсё, дзеля чаго мы жылі, болей не трymаецца, што ўсе мы абринутыя ў вар’яцтва, адчай і хваробу. І я заклікаю нас да процідзеяння”.

ДРОВЫ ДЛЯ ПАРАХОДА СУЧАСНАСЦІ

У адным з інтэрв’ю маскоўскі канцэптуаліст Дзмітрый Прыгаў выказаў даволі актуальную думку: “Няма книг добрых і благіх”. Можна было б давесці таксама, што няма книг змястоўных і пустых, як няма скончаных і няскончаных.

Зрэшты, Прыгаў хацеў, відавочна, сказаць, што няма книг добрых і благіх, а ёсць добрыя і благія чытачы. Мадэрністы бралі ўсю адказнасць за якасць твору на сябе, сучасныя ж літаратары імкнущы перакласці яе на чытачоў. Міларад Павіч, напрыклад, публікуе тэатральныя п’есы адразу ў некалькіх варыянтах, а раманы складае ў выглядзе крыжаванкі, слоўніка і г.д. — каб кожны мог абраць уласны маршрут чытання. Яшчэ больш залежыць ад асобы чытача камп’ютэрны гіпертэкст. Сучасны твор нараджае, хутчэй, аўдиторыя, чым намінальны аўтар.

Такім чынам, і аўектам літаратурнай крытыкі неўзабаве будзе працэс чытання, а не пісьма. Калі няма магчымасці стаць выбітным пісьменнікам ці філософам, застаецца адна надзея — стаць выбітным чытачом.



Малюнак Віктора ЖЫБУЛЯ

* * *

У процілегласць футуристам постмадэрністы не толькі не выкідаюць нічога з парахода сучаснасці, але набіваюць яго ўсялякай усячынай пад завязку. Перапоўнены параход, калі і не пойдзе пад ваду, пазначыўшы бурбалкамі “канец гісторыі”, “смерць мастацтва” і г.д., дык, прынамсі, павінен запаволіць сваю хаду.

“Час, наперад!” — заклікалі мадэрністы: яны амаль усялякія перамены атаясамлівалі з пераменамі да лепшага. Натуральна, чым лягчэйшай будзе цяпершчына, тым хутчэй можна будзе дацягнуць яе далепшай будучыні. Таму — за борт Пушкіна і ўсіх, хто не працуе, або працуе не з намі і супраць нас!

Постмадэрністы, наадварот, вераць, што будучыня заўсёды горшая за цяпершчыну. Каб запаволіць бег часу, яны не толькі нікога не выпіхваюць за борт, але яшчэ і ўсялякае смецце загружаюць у трумы, бібліятэкі і музейныя сховішчы. Смецце, дарэчы, — асноўная тэма многіх постмадэрністаў.

Мне ж здаецца, што немагчыма ні паскорыць бег часу, ні запаволіць яго. Калі мы выкідаем з парахода лішнія рэчы і лішніх людзей — іхняя вага пераходзіць да тых, што засталіся. Калі ж мы спрабуем сцвердзіць аднолькавую каштоўнасць і дарэчнасць усіх словаў, людзей і твораў — усе яны страчваюць у вазе.

* * *

У мадэрніста твор — гэта рэч з ясна пазначанымі межамі (вокладкай, рамкай і г.д.). Ён імкненца да таго, каб форма супадала са зместам. Постмадэрніскі твор трэба шукаць дзе заўгодна, толькі не ўгоных намінальных берагах. Зместу надаецца форма, прызначаная звычайна для зусім іншых рэчаў. Пісьменнік паспявае сказаць усё, што хацеў, яшчэ да таго, як сядзе да камп'ютэра, ці, наадварот, пачынае казаць нешта істотнае толькі пасля таго, як скончыць набор кнігі.

* * *

Постмадэрністы прытрымліваюцца семіялагічнага табу на вызначэнне ступені сапраўднасці твора. Паводле Ралана Барта, казаць пра рэалістычнасць твора — нонсэнс: ён адкрыты для ўсіх магчымых інтэрпрэтацый.

І ўсё ж такі, мяркую, і аўтар, які закладае ў тэкст магчымасць разнастайных інтэрпрэтацый, і чыгачы, якія гэтыя магчымасці рэалізуюць, — захоўваюць прынамсі падсвядомую або цялесную памяць пра матэрыяльную і сацыяльную рэчаінасць, якая іх нарадзіла. Інакш кажучы, рэчаінасць карэктую-

такі працу машыны вытварэння мастацкіх вобразаў у свядомасці і чытачоў, і самога аўтара. А значыцца, ёсьць яшчэ сэнс спрачаца пра рэалістычнасць твора, пра магчымасць дакрануцца да рэчаіснасці праз пісьмо ці чытанне. Усялякі твор — рэалістычны да той ступені, да якой ён мае справу з целам пісьменніка або чытача.

* * *

З шызарэалістычнага гледзішча, часцей за ўсё мы маєм рацыю тады, калі памыляемся. Напрыклад, у артыкулах “Літаратура і шызафрэнія”, “Шызатура і літарафрэнія” ды іншых, што друкаваліся ў “ЗНО”, я часам наўмысна даваў памылковую, але тым не менш пазнавальнную інтэрпрэтацыю твораў некаторых знаёмых літаратарап. Потым у прыватных размовах высветлілася, што нічога супраць яны не маюць: усялякая інтэрпрэтацыя скаже — і добра, калі яна рассоўвае далягляды твора, узбагачае яго раптоўнымі для самога аўтара сэнсамі.

Мяркую, нам усім трэба навучыцца рабіць памылкі — не тыя памылкі, што заганяюць у тупік і спусташаюць дух, але тыя, што дазваляюць спрастасць траекторыю думкі і выперадзіць найспрытнейшых прыхільнікаў здаровага сэнсу.

* * *

Толькі калі сам не ведаеш, ці сур'ёзна пішаш або жартуюна, нечаму вучыш чытача або гуляеш з ім — атрымліваеш сапраўдную асалоду ад пісьма. Адчуваеш глыбінны землятрус свядомасці, але ён цябе не палохае, бо не толькі разбурае, але і збірае нанова сэнсавую геаграфію твайго сусвету. І чытася, напэуна, лепш за ўсё трохі “не ў нагу” з думкамі аўтара, трохі кульгаючы — ці то жартуюна, ці то ад болю.

* * *

Напэуна, асноўнымі рысамі постмадэрнісцкай стылістыкі можна назваць фрагментарнасць, другаснасць і самаіронічнасць. Шызарэалізм не адмаўляеца ад іх і ахвотна скарыстоўвае ў сваёй практицы, але ў стратэгічным плане рыхтуе пераадоленне гэтага трайнога тупіка для чалавечай думкі.

Шызарэалістычны твор фрагментарны — але гэта фрагментарнасць не відэакліпа ці кучы выпадковага смецца, а веера шматаблічных вобразаў, які можна разгарнуць у выглядзе некалькіх абстрактных узоруў ці рэалістычных выяваў. Фрагменты павінны злучацца ў разнастайныя паслядоўнасці не толькі паводле сюжету, але і, напрыклад, паводле ко́леравай ці акустычнай гармоніі, падобных пахаў, аднолькавай эмацый-

най афарбаванасці, утвараючы магчымасць шматварыянтнага сінтэзу нейкай агульной ідэі — і не адной-адзінай.

Да пэўнай ступені можна дазволіць сабе другаснасць — адкрытыя і схаваныя цытаты іншых аўтараў, самапаўторы, — але за імі павінна праглядацца новая аўтэнтычнасць твора і самаідэнтычнасць (“рэанімацыя”) Аўтара. Магчыма, за кошт таго, што цытаты скарыстоўваюцца зусім у іншым сэнсе: такім чынам адкрываецца новы змест чужой думкі — першапачатковы аўтар наўрад ці падпісаўся б пад ёй. Напрыклад, падчас акцыі ББЛ “Глінапіс” на “Арт-прагнозе’96” я скрыжаваў назвы раманаў Л. Талстога і Ф. Дастаеўскага ў адзінную сентэнцыю: “Вайна — гэта злачынства, а мір — пакаранне”, — і вымушаны быў сам пад ёй падпісцца.

Нарэшце, шызарэалістычны твор або жэст у значайнай ступені іронічны, парадайны — аднак падрыў аўтарытэту палітычнай ці ідэалагічнай улады ён ураўнаважвае сур'ёзным, нават пачцівым стаўленнем да “адрынутых”, адсунутых на ўзбочыну грамадства ці тэкста людзей, рэчаў і думак. Шызапісьмо надае амаль усялякаму жарту ці выпадковаму набору словаў дадатковы сэнс і новае вымярэнне. У ідэале тэкст павінен дазваляць самыя розныя прачытанні: ад камічнага да патэтычнага і ад сакральнага да парнаграфічнага. Нават калі ён складаецца з аднаго-двух сказаў.

* * *

Татальная іронія і самаіронія постмадэрністаў, магчыма, з'яўляеца вынікам кампілятыўнага методу складання тэкста. Відавочна, з'яднаць шматлікія цытаты розных аўтараў, якія шмат у чым супярэчаць адна адной, а таксама разасобленыя фрагменты ўласных думак, нашмат лягчэй, калі ператварыць іх у нешта накшталт карнавальнага шэсця. У чалавека, які любіць і ўмее разважаць пра высокія матэрыі (такімі былі мадэрністы), пачуцё гумару звычайна адсутнічае або хаваецца.

Іронія дазваляе аб'яднаць разасобленыя, амаль несумяшчальныя паняцці і вобразы — аднак, не сінтэзуючы іх, а на нейкай больш нізкай ступені інтэграцыі. Іронія (карнавалізацыя) — гэта, па сутнасці, паралагічная аперацыя, недаступная ні сучасным камп'ютэрам, ні людзям без пачуцця гумару. Яна выводзіць чалавече мысленне з тупіка “tertium non datur” (трэцяга быць не можа), дазваляе яму праскачыць паміж адназначнымі “Так” і “Не”.

* * *

Вы, магчыма, заўважылі, што многія думкі і вобразы нараджаюцца падчас перапісання сваіх жа ці чужых твораў. Немагчыма напісаць адзін і той

жа тэкст двойчы, калі не заплюшчаць вочы на раптоўна знойдзеную магчымасць працягнуць сюжэт ці роздум у новым накірунку. Мяркую, гэта добры контрапункт для спрэчкі з тымі, хто сцвярджае, што “усё ўжо сказана і запісана”.

Кожны раз, калі я дапісваю ў свой ці чужы тэкст нешта новае, — ён, з аднаго боку, робіцца яшчэ больш абсурдным, а з іншага — нейкія цымяныя месцы набываюць, нарэшце, сэнс. Увогуле ж, агульная колькасць абсурду і ў самай рэчаінасці, і ў шызаразэлістычным творы (у адрозненне ад многіх іншых стыляў бачання і пісьма) заўсёды раўнаважная колькасці ўсіх ягоных сэнсаў. Шызаразэлізм сцвярджае: свет не дасканалы, але і не безнадзеіны!

* * *

“Усё ўжо сказана, — сцвярджаюць постмадэрністы, — нам застаецца толькі гуляць з цытатамі”. А на маю думку, чым больш людзі гавораць, тым больш і недагаворваюць. Магчыма, мы ўвогуле не здолелі б нічога сказаць, калі б не замоўчалі нешта іншае. Каб штосьці сцвярджаць, заўсёды даводзіцца адмаўляцца ад некаторых думак, якія таксама хацелася б агучыць. Кожная думка (кніга, цывілізацыя) не проста працягвае папярэднюю, а выпраўляе, карэктруе яе ці нават адкрыта перакрэслівае.

Часам здаецца, што людзі яшчэ не сказалі як трэба ніводнага слова. Многія літаратары маглі б пацвердзіць, што яшчэ ніводную сваю кнігу не здолелі напісаць, як хацелі. Канешне, амаль заўсёды адшукаюцца людзі, якія сказалі ці скажуць нешта падобнае да таго, што хацелася выказаць нам... Але не тое самае.

“Новае — гэта добра забытае старое”? Нічога новага ствараць немагчыма? Давайце думаць інакш: нават усё старое калісьці станеца новым.

Роті ГОР
Білмар ЖЫБУЛЬ

ВЫТРЫМКІ З ДАСЬЕ

Весялун-мясажор. Масажор.

Нардычны сфінксападобны арыстакрат.

Чарапная каробка —
паліндраміальная.

Погляд — барыкадна-баракудны.

Жаданне — стаць альпіністам.

Перакананні каменістычнага
камуніста.

Любіць забаўляцца з першымі
кветкамі.



РОГІ ГОР

(паліндромічна паэма)

ПРАЛОГ

Рогі гор.
Рухі віхур.
Лёсы сёл...
Ліха — нахіл
і гора-дарогі.
А лава — навала.
І лугі гулі.
Жах аж!
Ого-го-го!
Ого!
Агу! Уга!
Ыгы!
Aх, эры рэха!
А зараза —
лып у пыл!
Жах аж!

Язда, газ — загадзя.
Чад з дач —
і клубы. Булкі
акраец. Шэрань. Нарэшце — арка.
Дзе ўезд?
Тут.

I

Aх, і ліха!..
Хай. А палезе лапай — ах! —
тупа — капут!
Тонкі кнот.
Ззянне. Пастка. Такт сапення. “3-3!” —
аса.
А лапа хапала
сыр, рыс,

угары — рагу,
 муку, лукум.
 Пацук цацку — цап!
 і лапы сыпалі,
 і лапы рыпалі,
 і лапы выпалі.
 А во — лапы палова!
 Жах аж!
 А во — хат ахова!

Зараз — заказ — зараз,
 махам:
 рыс, сыр —
 масам!
 Сыры рыс —
 заказ
 зараз.
 Жах аж!


Я — асоба босая.
 А карта батрака —
 гром і гора, дарогі, море...
 А духу худа.
 А гора падала да парога!
 А ламачча мала.
 А во — дуба дала дабудова!
 А дома — камода
 і лава. Наши нуварышы-равуны шанавалі
 хама замах,
 хапугу, пах
 моды, дом
 катай, атак.
 А дар — дзіда, гад і зрада.
 І кажу — вужакі.
 А нам — масам — мана,
 нам — зман,
 напад. А пан —
 кат! О, баразна — хобі! І бохан — заработка!

*Ару поле. Попел — он! Ура!
А ніва — навіна!
Ура!!! Ару!!!*

*Ад агід і гада
мог я бягом —
гонар... А пара ног —
у тыповы палон. О, лапы вонту!
Дарма буду “дубам” рад!
Розум — узор,
а цар — праца!—
шанц наш!*

*У дар ураду —
замак, КАМаз,
ЗАЗ,
а дар урада —
шалаши...
А нам — масам — мана,
нам — зман...
Усё?.. Лёсу,
марам —
канец!? (Са зману нам — засценак!)
Енк? Не!
Цыц!!!
А во — мар прамова:
“Удар ураду!
Удару раду!
А на нары — тырана! На
ката — гару рагатак!
І бі
заразу зараз!!!
Догмам — год!
А маргіналу — тытула ні грама!”

Атака ката
матам.
Кат — сам мастак,*



Малюнак Віктора ЖЫБУЛЯ

сам ас,
кум мук,
худы дух,
барана раб,
носам — масон,
а барада — ад араба,
а на

тысе сын —
жах аж!

Тады дна кандыдат,
калі сабакар. А каб асілак,
то б от,—
нам атаман!

Мана — нам,
мір — ім.

Антыпода допыт на
тыповы вопыт:
іх урад зробіць ці борзда рухі?

Ідалу — лад і
дар. (О, горад
муз! О, розум
мудраца — цар дум!)

Іх абуза па зубах і
нам. О, гоман
народу, гуд! О, ран
там шмат!

(“Чаруй, урач!
Даруй, урад!”)

II

А выразы зарыва —
у корм змроку.
Будка. Бас сабак. Дуб.
На дубе — будан.
Месца — лапік і палац. Сем
сёл. Плес.

А карава рака
торгала гром.
Кут. Стук.

І лопат таполі —
хороши шорах.
А вы ж, елкі,— наш міф! Імшанік — лежыва,
аксаміт і маска
нізін!

Aх, і ціха!
Мар храм!

І ві
кош. А шызы шашок —
тут!

Куст. Сук.
Мост. Сом,
карп, рак...
І — валі і лаві!
Абы рыба!

Манкурт трук нам
рабіў. І бар
будаваў. А дуб
піліў. І ліп
рад удар
знёс. Ён з
матам
махам
мо, лом
ханаў. А пах
рамонкаў — акно мар —
закатаў... А паказ
масам —

рапарт. Сіні міністр, а пар
з рота. Затор з
маны нам.

А дары — тырада
матам!

А во — мова!

(Маніць — ці нам?)

Хам гмах
будаваў, а дуб
напіў. І лап
там шмат.

І лапы са зла вал засыпалі...

І лілі,
і пілі
Піліп,
Патап,
мадам,
нон,
кат і пан напітак
(мо, ром).

Кажа важдак:

“Піліп!

Патап!

Кабана — набак!

Махам!

Зараз!”

Норавы варон —
жах аж!

Морга пагром.

На вас — саван...

Камора... Пурпур... Труп... Рупар... О, мак!

Тып опіуму — і попым!

А гашыш? Ага!

Анаша? На!

На мак рана наркаман
напаў! А пан —
бара раб.

А за

пахмеллем — хап
наган!

Тэмы мэт,
мэты тэм!..

Норавы варон!
Мода — Садом
і Гамора. Бар... О, магі
мар! О, сорам!

А духата!... Мара — сарамата! Худа!

А ці варты травіца

кос, сок —

рота, матор —

палому? Мо, лап

тут

і

там шмат?

ЭПЛОГ

Арэол... О, эра!

Рухі віхур...

Рогі гор —

гора дарог.

Дом мод...

Лёсы сёл...

Тэмы мэт...

Мэты тэм...

Aх, эры рэха —
дождж од,

эсэ,

казак

і

ўяў! —

у сам сок космасу!

Ад А да

Я

ахон — эпоха —
хаос! О! Ax!

А мяне няма!

Мы — дым!

Жах аж!

1995 — 1996 гг.

ХВОСТ АНАКОНДЫ

Мымры, мяллі,
румзы, жмінды,
цямці-лямці,
цюхці!
Цюхці,
цямці-лямці,
румзы, жмінды,
мымры, мяллі
вылазяць з халоднай нары.

Шмат шляхоў розных
на свеце ёсць, і яны
перакрыжоўваюцца, падаюць з гор,
альбо, наадварот, паўзуць на гару,
за якой — іншы бок разумення сусвету
таго самага, што сцяў у халоднай руцэ
сваёй нашу планету, якая куляй ляціць
праз зялёную цемру няпэўнасці,
што над ракою эпохі павісла,
як космас над небам,
як над космасам нешта яшчэ такое
невычэрпнае, вечнае, наймудрэйшае.

А мымры, мяллі,
румзы, жмінды,
цямці-лямці,
цюхці,
а цюхці,
цямці-лямці,
румзы, жмінды,
мымры, мяллі
вылазяць з халоднай нары.

Шмат шляхоў розных
на свеце ёсць, і адзін
з іх выгінаецца, быццам доўгі
хвост анаконды, якая плыве
на трапічным моры між хваляй

салёных і цёплых, пужаючы рыбу;
альбо быццам кабель, які цёмнай ноччу
ў люку глыбокім бандзюгі абрэзалі
нейкія, каб за мяжою прадаць
за даляры; альбо быццам белы
шнурок ад красовак, на вузел завязаны,
ці на два; альбо проста быццам
шарсцінка ката ляснога сярэднеурапейскага —
няма розніцы, бо шлях гэты
нам даражэй за астатнія ўсе...

А тут —
мымры, мяллі,
румзы, жмінды,
цямці-лямці,
цюхці...
Цюхці,
цямці-лямці,
румзы, жмінды,
мымры, мяллі
вылазяць з халоднай нары.

Шмат шляхоў розных
на свеце ёсць, і адзін
з іх даражэй за астатнія ўсе нам,
але ён выгінаецца, уеца, закручваецца
занадта, і шпарка-шпарка мільгае перад
вачыма, як чырвоная стужка, якую
вечер гайдает, закручваючы вакол галінкі
прыдарожнага куста, да якога яна
прывязана і на які з зайдрасцю
пазіраюць дрэвы і шкадуюць аб тым,
што яны не кусты, а слупы
шкадуюць, што яны не дрэвы, а дамы
шкадуюць, што яны не слупы,
а ў дамах жывем мы і бачым толькі
чырвоную стужку на придарожным кусце,
а ў супрацьлеглым баку —

мымры, мяллі,
румзы, жмінды,
цямци-лямци,
цюхци!..

Цюхци,
цямци-лямци,
румзы, жмінды,
мымры, мяллі

вылазяць з халоднай нары!

ТРАНСФІЛІПУПЦЫЯ

Не,
мяне
не міне
фільтраванне —
выпрабаванне
ў порыстай мембране.

Фільтр свой клапан адамкне,
і праглыне труба мяне.

Вакуумнай безданню дыхне
чорных лабірынтаў заклінанне.

Пушчуся ў рэактыўнае блуканне
на зманлівых камунікацый крывізне.

У жалезна-нікелева-меднай баразне
распачнецца бурбалак зялёных клекатанне.

Лазерны прамень туды знянацку зазірне.

Глухая цемра растворыцца ў жаўцінне.

І з'явіцца такое ж адчуванне,
як калі пачуеш скавытанне
ў наглуха зачыненай труне.

Мяне падводны ціск сагне.

Праглыне труба мяне.

У цёмнай мембране
выпрабаванне-
фільтраванне

ці міне
мяне?

Не.

ВЫТРЫМКІ З ДАСЬЕ

Бранзаваны касманаўт з эпохі
пралетарскай гарачыні.

Сардэчны гарачун.

Характар гарачы.

Стан души — млявая гарачка.

Страйнік — гаручы.

Улёбеная страва — карыца з
гарачыцай.

Любіць кактусы.

Часовыя циклы
— цікі в
длінныя місіі
або падзеі
жыцця-жыцця
шахд

Усе волад ГАРАЧКА

* * *

Замарыў паэт Марыю.

Замарыў высокім штылем.

Акруціў прыгожым словам,

Як дзяўчыну.

A была Марыя — бабай,

Ды апетая паэтам

Стала ўзнёсла-бесцялеснай,

Нежывою.

Замарыў паэт Марыю.

Замарыў пустой дыетай,

А яна хацела мяса

І не болей.

* * *

— *Інтригі:* хутка быць вайнে.

А змучаны кароль пры смерці.—

Бы тайнае пісьмо ў канверце,

Далонь сваю ўручыла мне.

Праз тыдзень з чорнай навіной

І з пачуццём віны уласнай

Прыйшоў... Але прамовіў страсна:

— Марыя,

стани маёй жаной.

А потым з кубкамі віна

Пад залпы ружжая і пішчалияў

На вуліцах “*Віват!*” кричалі.

Віват! — бо выйграна вайна.

* * *

Я намалую

І сонца,

І неба,

І шыш

Вам пакажу

Свой малюнак,

Бо з'есць яго

Мыші.

* * *

Калі б я быў ментам,

Я горда стаяў на рагу,

Нібы кожная з ног маіх

Заслужыла

Свайго пастамента.

* * *

Дзяўчына,

У вас крывыя ногі!

Так, так:

У мяне брудная куртка

І няголены твар.

Але куртку —

Можна памыць.

А ногі...

* * *

Незабудкі...

Бы нехта тут думаў,

Паліў

І пляваў у траву.

НАКАЗ ГІЛА НІЛЕВІЧА ТОЛІКУ

-- Беражы, Толік, мову,
Беражы, тваю маць,
Маці родную!

-- Берагу, Гілніевіч,
Берагу.

Дрэнна зробіца:
Воўкам, бывае, завую,
На сцены драпаюся,
А родную -- берагу.

-- На кітайской кажы,
Вуснамі чужую пагань,
А родную -- беражы,
На чорны дзень хавай,
Як апошні грош,
Вош ядроная

* * *

V. Жыбулю

Горы мору --
Мора гора
Страшэнны рабочы.
Не хадзі на завод.

* * *

Я,
Груган,
Выпіваю
Чорнае
Вока
Чыфіру.



КУПАЛЬСКАЯ

Дзе, Купала, вечарала,
Дзе сцягнула лусту сала?


Ой рана
На Йвана
Закалолі
Кабана.
Ой рана
На Йвана
Закалолі
Кабана.

Дзе, Купала, выпівала,
Дзе лычом зямлю арала?

Ой рана
На Йвана
Закалолі
Кабана.
Ой рана
На Йвана
Закалолі
Кабана.

Дзе, Купала, начавала,
Дзе свініну адвартала?

Ой рана
На Йвана
Закалолі
Кабана.
Ой рана
На Йвана
Закалолі
Кабана.



* * *

Калі б помнік Перамогі
быў вялізны бутэлькай.
а я —
бамжом,
я здаў бы
гэту бутэльку
і стаў
самым багатым бамжом
у Менску.

* * *

Кожнай вясною ці восенню
(дакладна не помню),
На ўгодкі Вялікага песняра
стараја Купаліха
хапае рыдлёўку
і з крыкам:
«На каго ж ты мяне пакінуў,
родненькі!» —
бяжысьць на Вясковыя могілкі.

* * *

Бомж
з валізай бутэлек-гранат
стаіць ля Марата:
— А можа сваю аддасць?

З ЦЫКЛУ “ПРАЛЕТАРСКІЯ ПЕСНІ”

* * *

За прахадною
Рабочы рыгае.
Другі --
Дапамагае.
І гэты
Жыцё мацюкае.
І той
Праўду-матку шукае.

* * *

Не хадзі на завод.
Там рагоча
Страшэнны рабочы.
Не хадзі на завод.

А калі дабравата сцямнее —
Чырванее,
Ён бы поўня тады чырванее.
Не хадзі на завод.

Не хадзі на завод.
Кожнай ноччу
Рагоча рабочы.
Не хадзі на завод.

Але толькі ледзь-ледзь развідненне —
Ён чарнене,
Нібы дзірка рабочы чарнене.
Не хадзі на завод!

* * *

Праletарью няма чаго губляць,
Акрамя што ўласных ланцугоў.
А яичэ — рагоў,
І яичэ рагоў.

Праletария магчымна раскаваць.
Радасці не будзе берагоў.
А яичэ — мазгоў,
І яичэ — мазгоў.

Трэба руکі праletария заняць,
Гнеўных раздражняючы багоў.
А яичэ — таго.
А яичэ — сяго.

ЖАНЧЫНЫ-РАБОЧЫЯ

Куды яны змогуць пайсці
З такімі нагамі? —
Толькі на завод.

А што яны здольныя падняць
Такімі рукамі? —
Толькі балванку.

Бедныя жанчыны.
Бедныя рабочыя.
Бедныя балванкі.

* * *

Гарбаты рабочы
Ідзе па Арбаце,
Гарбаты рабочы
Не любіць гарбаты.

Гарбаты рабочы
Не любіць Гамера:
Гарбатым рабочым
Па сэрцы гамэра.

Гарбаты араты
Падобен да брата,
Гарбаты рабочы
Не любіць гарбаты.

Гарбаты рабочы
Не любіць Петракі:
Гарбаты рабочы
Кахаецца з чаркай.

А мне не па сэрцы
Рабочы з аратым —
Пад хвост бы ім перуц,
У карак гарбатых!

* * *

Малады рабочы
Пахмяліца хоча.
І стары рабочы
Да піунухі крочыць.

Не сягаюць мары
За абшар піубара.

Малады рабочы

Памачыца хоча.

І стары рабочы

Да таго ж ахвочы.

Не сягаюць мары
Далей пісуара.

Гэта мана.

Но чаки на ўсюд

З ЦЫКЛУ “ПАСЛЯ ВАЙНЫ”

БРАЦКАЯ МАГЛА*

— Я твая франтавая жсана.

— Каб я сканаў!

Гэта мана.

Ты мая франтавая жсана.

Вось табе на.

Вось табе на:

“Я твая франтавая жсана”.

— “Вось табе на,

Вось табе на”, —

Я твая франтавая жсана.

— Ты мая франтавая труна.

— Каб ты сканаў!


Гэта мана.

Я твая франтавая труна?

Вось табе на,

Вось табе на:

* У адных колах — Брацкімі магламі называюць вядомую катэгорыю жанчын, у іншых — калектыўныя зборнікі пазіцій.



Малюнак Усевалада ГАРАЧКІ

"Ты мая франтавая труна".

— "Вось табе на,
Вось табе на",—
Ты мая франтавая труна!"

ДЗЕДАВА НАГА

1

На Вялікай, на Айчыннай —
Дзед мой быў — ледзь не хлапчынам.
Не бярог, дурны, жыцё.
Бомбу кінуў у касцёр.
А з вялікай, а з Айчыннай —
Дзед вярнуўся не мужчынам.
Да таго ж,— і без Nagi...
Вось такія пірагі.

2

У Берліне ля Рэйхстага
Дзед згубіў Nagу.
Перад смерцю ён паклікаў
Вашага слугу
І гаворыць мне на вуха:
— Каб вярнуць нагу,
Дык цяпер бы мы не бульбу
Елі, а рагу.
І рашыў тады:
Радзіме
я дапамагу!
Я у Немца адваюю
Дзедаву Nagу.

ЧРУБАЛЁТ

Серж Мінскевіч

vytrymki.com



ВЫТРЫМКІ З ДАСЬЕ

Кансыстэнцыя няўрымлівая, але часам пяшчотная.

Любіць выпіць дабротнага піва 5-6 бочак, падумашь пра жыщё крыветак у Саргасавым моры.

Розум — абсурдэлькавы.

Вочы — шпурляюць бэнгальскія агенъчыкі.

Горла — спявает ўласным голасам уласныя песенькі.

Ногі — класічная канфігурацыя — прагнуць да прыгожага.

Абаяльная ўсмешка.

Палітычны эстэт.

ТРУБАЛЁТ

У Акафона Пелястовіча былі вуши.

І былі яны гэтак закручаны, што стваралі вакол сябе турбулентныя абуркі паветра. Акафон Пелястовіч нават баяўся бегаць. Хуткасць не разылічыш, і панясуць вуши-лебедзі куды-небудзь метраў на сто—сто чатыры. Але гэта нічога, гэта нават прыемна самому палётацу.

Іншая реч, раздражнялі ягоныя вуши ўсіх навокал да разьюханага шчасця. Зьбяруцца гэтак мамкі, бабкі, суседкі, дзядкі, мужычкі, цельпукі і падлеткі розныя,— папяроскі смаляць і семкі грызуць, Акафона Пелястовіча чакаюць. А як здалёк прыцікуе яго нейкі хлапук-носакоп, як завішчыць “Трубалёт, Трубалёт”,— усе ўраз — на ногі і давай гнаць Акафона Пелястовіча. Ну а той што, два крокі хутчэй за норму і ў паветры, толькі вецер у вушах сьвішча.

Ўю-уууіць да цэнтру пагналі.

Ўю-уууіць да мікрараёна.

Накшталт народнага паветранага зьмея.

Пакуль Акафон Пелястовіч не зачэпіцца за галіну дрэва ці не павісьне на громаадводзе, ня спыняцца. А спыняцца, яшчэ гадзіну сумесна паабсмакуюць усю радасць, рукамі паперапакажуць, як ён стромка ў піке ўваходзіў, і толькі тады па хатах паразыдуцца.

І куды б Акафон Пелястовіч ні пераязджаў, у якую павятковасць ні хаваўся, усюды было тое самае.


Вось і ўсё цікавае.

А далей можна было дадаць, што замест таго, каб аддаць свае вуши на ўсенавуковае дасьледаванье ў аэрадынамічнай трубе і падараваць усім людзям магчымасць лётаць, Акафон Пелястовіч зрабіў сабе апэрацыю па раскручваныні вушэй і нават, здаецца, ажаніўся.

СЪМЕРЦЬ ЦАГЛІНЫ

Цагліна, што ляжала паміж аўтобусным прыпынкам і першым пад'ездам 25-ці павярховага дома, ну там, дзе насупраць агульная съметніца, была вельмі гідкая і гадкая. Гэткай гі-га ніхто яшчэ ня бачыў ва ўсім Старым, Новым і Арабскім съвеце (пра Усход — я маўчу. (А ці ёсьць жыцьцё на Марсе?))

Яна была... і марыла наступіць камусьці на нагу, але сум съціскаў яе вугластыя рэбры, бо ляжала гі-га на самой заасфальтаванай зямельцы і наступіць, хоць і моцна “съярбіла”, нават на мураша, не магла.



Малюнак Сержса МІНСКЕВІЧА

І як Цагліна радавалася, калі мясцовыя фулюганы ўзялі яе з сабой і доўга-доўга везылі ўвышыню, і як яна плакала чырвоным буйназярністым жвірам ад шчасьця, што ляціць наступаць камусь на нагу.

На жаль, усе ногі, якія добра бачыліся з долу, з вышыні птушынага палёту кудысь пазнікалі...

Плакала гі-га нядоўга, таму што вельмі хутка пераўтварылася ў аранжавы кружочак, на які ўсе потым наступалі і зьдзіўляліся: адкуль ён узяўся, калі на тым месцы зусім нядаўна ляжала гі-га цагліна.

УЗЬЛЁТ — УСХОД

Самалёт з маленства баяўся вышыні. І вось калі яго ў аэрапорце Мінск-1 прымусілі ўзъляцець, ягоныя крылы і хвост так задрыжлі ад страху, што ўзялі дый адарваліся, чым вельмі збянтэжылі пасажыраў. Тыя гучна загала-каі, затопалі каля дзівярэй, і нават агульным высілкам прачынілі іх.

Самалёт на хвіліну разгубіўся, бо пасажыры без дай прычыны хвалявацца не будуць. Але, пралітаўши каля доміка 1-га зьезду РСДРП, ён убачыў сваё адлюстраванье ў рацэ Сьвіслач і раптам адчуў, што зрабіўся падобным на паважаны ўсімі транспарт.

Зьмененым голасам самалёт важна прамовіў:

— Асьцярожна, дзіверы зачыняюцца. Наступная станцыя “Усход”.

МАШЫНА, КІРОЎЦА, СЛУП

Ехала машина і спынілася.

Ёй, відаць, ня вельмі хацелася спыняцца, бо яна так скрывілася ад крыва-ды, так напружылася, што выплюнула свайго кіроўцу.

І той нечакана ўбачыў перад сабой вялікі шасьціплоскі, шэры, бетонны, да неба, з электрапасам, зь лямпачкай і птушынімі плямкамі — слуп.

— Ты чаго гета, гета, гета, гета... тут стаіш? — спытаў кіроўца. — У цябе мазгі ёсць?

— Раней не было, — адказаў слуп, — а цяпер — во, глядзі.

— М-та-а... Калі ўжо на слупах вырастаюць мазгі, мне больш няма чаго тут рабіць.

І памёр.

МАРА БЛЯШАНКІ

Бляшанка з-пад кількі ў таматным соўсе мела комплекс. Яна саромелася сама сябе і зайдросьціла капелюшам з вялікім палямі.

Варта было ёй уявіць тонкі пах “Трайнога адэкалёна” — больш нічога з парфумных рэчываў яна ня ведала, — які распаўсюджваецца з прычосаных

скроняў, а яшчэ лепш — з акуратнай жаночай макаўкі, — о! о! — як яна балдзела, але тут жа саромелася, на яе наплываў мярзотны пах кількі, яна курчылася, заходзілася таматна-хвастатымі съязьмі.

І вось аднойчы ёй фартанула!

Вялікі абсурдыст — трубач з сурдынай, па мянушцы Дзьмухавец — убачыў яе, падскокнуў, пляснуў у паветры падэшвой левага чаравіка аб правую голую пятку і закрычаў:

— Каптур!

Ён падняў яе, памыў, зрабіў цвіком дзірачкі, праз якія працягнуў гумку і начапіў на самы Эвэрэст сваёй макаўкі.

Пасля Бляшанка пачула, як Дзьмухавец грае на трубе з сурдынай.

Яна трапяціла ад задавальнення, бачыўши, як яе заўзятая ворагі — дугасыпінныя драравыя каты — шалёнімі вожыкамі са зъмяіным шыпэннем разылётваліся ў розныя бакі, а людзі, людзі дрыгалі плячыма — між іхніх лапатак беглі не мурашкі, а, мабыць, павукі каракурты...

Усё.

Так-так. Усё.

Бляшанка выразна зразумела — яна больш ня хоча быць капелюшом, яна народжана быць трубой з сурдынай.

І калі кароль абсурду перастаў шарападобіць свае шчокі, яна трохі пашырыла шчыліну ў донцы, злавіла подых ветру і, закрыўши медзяныя павекі, задудзела.

— От, долю вашу ў пузу! — выляяўся суперстар абсурду, сарваў бляшанку з галавы, — гэта не каптур, а ідыёцкі грамафон, графаман, фон барон, — ды кінуў.

Яна доўга кацілася па асфальце, і ёй здавалася, што яе пакамечаныя бакі (ці бокі) трymаюць рытм троймфальнага маршу.

Тан тарара, тан тарара, тан тарара.


КЛОЦЯ

Аднойчы дзеўчына зачапілася зубамі за гзыms майго балкона. Вецер яе туды-сюды верціць, а зубы яе глыбока ў бетон увайшлі. Ледзьве выцягнуў.

— Клацільда, — сказала яна, — можна Клоця. Зяхнула вось вышэй па-верхам.

— Нічога, з кім не здарaeцца.

— Іншая даўно б разъбілася. А я... Казала маці, пайдзі да артадонта,



Малюнкі Сяргея МІНСКЕВІЧА

выправі прыкус... не пайшла... — Яна магутна задыхала. — Я гатова аддзя-
чыць...

Ейныя вочы, як дзьве ўлонкі, началі ўцягваць мае абрисы, а потым і мяне
самога. Мае ногі адарваліся ад падлогі, я паляцеў насустреч ейнага роту.

— Не! — я пляснуўся на падлогу... — Ня могу прыняць вашай падзякі...
І ўвогуле, — закрычаў я, — маці трэба слухаць!!!

ЯМА

На тратуары ляжаў чалавек і кричаў:

— Я яма! Я яма!

А таму, што ён ляжаў вельмі хітра — на самым вузкім месцы, — вакол
сабраўся натоўп, які ўголас шаптаў пра абуральнасць, міліцию, хуткую
дапамогу, рост цэнаў, неверагодны выпадак з дзеяцтва паверх дома нумар
5, — і чухаў свае талірантныя патыліцы.

— Слухайце, я ж невялікая яма!

Тады два-тры самыя адчайныя съмельчакі пераступілі яго колькі разоў
туды-сюды... Натоўп змоўк, пераглянуўся і ў поўным складзе таксама
пераступіў.

“Ось так, я сапраўды нядрэнная яміна,— з гонарам падумаў чалавек.—
Эх, каб яшчэ нехта ў мяне ўваліўся”.

ГУЗАК

Адзін лысы Іван Трахімук вельмі любіў насіць шапкі. Але ягоная лысіна
была гэткай лысай, бліскучай і сылізкай, што ўсе шапкі зь яе проста
сасылігвалі. Едзе, значыцца, Іван Трахімук у аўтобусе, а шапка р-раз і
сасылізне. А лысіна-то не заўважае, што шапкі ўжо няма, ёй жа здаецца —
шапка нацягнута па самыя бровы... Гэтак і выйдзе на прыпынак без шапкі.
Але ж халодна! І калі толькі шэртань зъялятала з галавы пад ногі, а чаравікі
пачыналі сылізгаць па зямлі і не даваць рухацца наперад, Іван Трахімук ра-
зумеў, што шапка зьнікла беззваротна.

Увогуле, апрыкла Івану Трахімуку разбіваць нос аб няроўнасці ходні-
ка, захацеў ён раз і назаўсёды пазбавіцца гэткай недарэчнасці. Вырашыў
ён набіць сабе такі гузак, што ня толькі шапкі зачапіцца за нешта было б,
але і шэртань з галавы ня падала б, а каб і падала, дык не пад ягоная ногі, а
за сыпіну — няхай іншыя сылізгаюць, але ня ён! Ну вось, разагнаўся Іван
Трахімук і бац галавой аб падлогу. Гузак нічога сабе атрымаўся, усё люс-
тэрка заняў, куды ні зірні!

Але пасля таго забыў Іван Трахімук, дзеля чаго бацаўся галавой. З таго
часу і ходзіць ён зь непакрытым гузаком па вуліцах, народ зьдзіўляе.

З ЦЫКЛЮ "ПЭЙЗАЖЫСЦІКА"

Зубы аб лёд, ногі аб неба,
Зыкі аб шыр пукатага зада,
Вухі як скрыдлы, руки як кіркі,
Нібы набраўся садкае здрады.
Дротам пад дых — колкія гікі,
А ў гузаку — электрашарада:
Можа, так проста... а, можа, так трэба?

"Коўзка"

* * *

Чароты чэрці чорнымі чубамі чэшуць ачмурэлы чэраў вечара
А бот у рот эпілепсыка ці бо псыха ціха глыбока патопнью
Думаеш тумкаеш мокнеш мокнеш гаркнеш ды чакаеш нечага
Адна жабоціна са дна жэўжыцца можа жэніцца квохча журботна
Вусны слінкія сінімі цугліямі з гусылямі ўвушна цягнуць
Сонца соцыюмам збагнена за берагам праз метр цемры дасягне

"Захад сонца над балотам"

ЭПІЗАД ЖУЦЬЦЯ

Гарыць лухтар
Лятаюць шмухі
Хаду спыніў мунар,
У штаны засунуў крукі.

Цымяніць ліхтыр
Жагаюць млёхі
Зяхнуў лезь-лезь млыкныр
Прымроў жабу ишёхі.

Мігціць лохтар.
Зынікаюць жмухі.
Ў трусах жуе амар
І вырабляе жухі.

Ляжысьць млянар,
Хрыпіць, бы хрукі.

Загас даўно лягтар.
Паснулі ціха мрухі.

3.10.1991

ДЫПЦІХ

* * *

Трубадур съязніуў у трубадуры
Ясназычную чырвоную трубу,—
Не сыграла яна танга "Марабу"
І засталася апошній
каравай.

* * *

Тутунхамонку шчытануў Тутунхамон
І пайшоў паліць пад пальму люльку,
Яна ж у тутун кінула капульку
Ось так настаў яму тады ха-
рошы дзень.

Эпілог

Тры карсары прыляцелі ў Чэбаксы
Дый прывезлі на выставу чубок Сары,
Але потым, пэўна, не хапіла тары,
Бо пагромы пачаліся і пажары...

ТРЭБАТАЛАНА

ВІШНУ ІЛБІНСИНУ прысьвячаецца
Чорны Крыптаман адчуваў сябе кепска.
У галаве бур-бур... бурбалася шэрая думатня дыматня дыматня. Пуль-
савалі вочы бэзавым куродымам, пукаціліся. Язык, язур, язурышча набрак і

набрык, брык, брыкаўся туды сюды дуты дусі. У ім!... У ім зьявіліся разоры, падобныя на веснавую крыгу з віхурнымі ручаямі. Губы бугі... буглісія, моршчыліся расфарбованым у маленькую кветачку мікрабаянам, які хацеў выгукнуць тралялёначку на манэр “Не глядзі не глядзі ў ночы ў вакенца”. Нос — канячая груша — пыхкаў лілёвай парай.

Шыя кудыкалася, тырчала дзюбастым кадыком, быццам разглядала вейкастыя зоры.

Зоры хацелі піць і плакалі сыліною кітайскай ластаўкі.

Калі зоры пераўтварыліся ў ружовыя прышчы, Скрыпкаман зразумеў, што прыйшла раніца.

Але кепшчына не праходзіла.

У галаве бр бр блася.

Вочы курдуліся...

Язык язур брык брак.

Губы буглісія, баянчылі.

Нос — канячая груша — дзъве наздрывы-галёшы.

Шыя кудычылася як абсэрваторыя.

У абед Рыптаман выразна акрэслена відавочна верагоднадакладна беспамылкова зразумеў, усьвядоміў, упрытомеў, утлумачыў, што, калі пад вечар у галаве будзе блбл, у вачах — курды, на язуры бык бык, на губах бн бн, нос — канячая груша, шыя з кадыкавакалася, ён пойдзе да Крымпакруся-лічцы і скажа гэтакайнай ёйцы ўсю гістарычную праўду.

ПІДАМЕНЬІК ХІМАНДРІЗУ

Ілья Сін



ВЫТРЫМКІ З ДАСЬЕ

Светаўспрыманне даосійска-ламаісцкае.

Пастава — гнутка-спіралістычная-эмбрыённая, шыракалокценнная.

Пуп — вандроўны дэбіл.

Твар — ультрафіялетавы трохкутнік пры простым асвятленні сонечнымі промнямі.

Захрыбеціна — адчайна сякерная.

Лсыхапатычны пазванковы.

Мroi — сьветлыя, як зрэз салёна гурка.

Любімая ахвотка — адразаць сабе галаву.

СУСТРЭЧА

Размова працягалася надоўга, дый, зрэшты, доўга працягваца яна і не магла, бо Ніс сустрэў Кіла досыць выпадкова. У дванаццацігадовым узроўніце Ніс захварэў на ганарэю, і таму сёньняшняя сустрэча была даволі прыемнай. Кіл і Ніс выпілі па філіжаначцы цёпла гацату і карысна пагутарылі аб якасці жыцця для аслоў. Кіла вельмі цікавіла палітыка; ён казаў, што нельга ўяўіць чалавечую экзыстэнцыю без грувасткае будыніны на вялізным пляцы, у цені якой, бы ў жыццядайнай аазед растуць абрывосы і аранжыкі і ананасы. Кіл жыў адзін і вельмі ганарыўся сваім халасціцкім становішчам і съцвярджаў, што адбіткі сонца ад мэталёвае вышкі падаюць на яго аднога болей і лепей, і ён знаходзіў пацеху ў гэтай воблачнай самадасціковай радасці. Штодня ён блукаў па вялізных вуліцах, купляў у гаспадыні памідоры і размаўляў з коньмі па-сувінску. Штовечар глытаў пігулкі вербнага адвару, што ратавала ад халадэчы. У Кіла быў свой скарб — 138 асобнікаў брашуры “Як зрабіць глупства” і маленькі каменчык для высяканья агню. Інтэр’ер ягонага жытла складаў мэталічны мэблевы гарнітур з скрынек з-пад “пэспі” і клетка для прусакоў. Ён любіў сваё жытло.

Ніс атрымліваў багата грошай. Кожны дзень з двух да пяці ён швэндаўся па ўскрайніх вуліцах і размаўляў з трусамі па-сабачаму. Ён жыў з братам, п’яным і съяпым эпілепсыкам, вясёлым і душэўным чалавекам, і вельмі ганарыўся гэтым, заўжды падкрэсліваючы, якое ў брата вялікае сэрца, прыдатнае для супрацоўніцтва. Ніс быў эстэтам і канструктывістам, і таму палітыку не любіў. Ён меў свой скарб, супярэчны і альтэрнатыўны ўсяму астатнім: нейкую книгу ў 139 асобніках і невялічкую драўляную скрынечку з-пад “пэспі”. Яму было хораша жыць на сямнаццатым паверсе трохпавярховага блёчнага дому, збудаванага чэхамі ў 1779 годзе да Н.Х., падчас усеагульнага зъядненія нацый.

Кіл не ўзгадаў аніякіх гісторый з свайго нядайняга жыцця. Усё так хутка мінала, калі ён выкідаў паперкі ў съметніцу, — і змрочныя вулкі ўначы, і мэталічныя скрыні з-пад “пэспі”, і халоднае сонейка на патэльні, дый і шматчаго іншага, таму мэтазгодней было нічога і не распавядаць. Ніс узгадаў сумны, але павучальны выпадак з забойствам Дыла, яго толькі што скінулі з трона, ён быў сапраўдны вырадак, і цяпер лёг у труну. За часы панаваньня Дыла землі спусьцелі, паходні згасылі, краіну ахапілі бядоцьці і голад; тлустая жывёла сталася тонкай, а ён любіў плаваць і салоную рыбу, любіў бітвы пляшкі і аўдыякасты, любіў яшчараў і папугаяў.

Хістаючыся і падаючы, яны ішлі паўзь сылікія як бессэнсоўніца вулкі нябыту. Кроў на вуснах, што ўздрыгваюць нібы ў перадсъмяротных сутаргах, съсівела ад ночы скронь. Святло згасала, гублялася, памірала, але каханье не было дадзенае ім. Іхня цені і цяпер часам зъяўляюцца перада мной, клічуць да сябе, вабяць...

Вечар зынік, і ліхтары ўпалі, і Нісу трэба было купляць памідоры на вялікіх вуліцах, родны дом мусіў сустрэць яго сваім цяплом і кубачкамі воцату. Сёньня нешта зъявілася жаданьне пагаліць адну правую нагу. Трэба абавязкова зайсьці ў аптэку. Ён сказаў, што яго чакае Радзіма. Празрысты дзвярочы сылюэт праз шкло зъяўляеца і будзіць мяне рамонкавы плод матыля на імгненьне.

Кіл мусіў сёньня купляць новую бліскучую фанэрную скрыню з-пад “пэспі”. Ён сказаў брату, што будзе ў 12.47, але, здаецца, нават той разумеў, што астатні праглынуты ім гадзіннік ідзе назад, парушаючы мэтазгоднасць падзеяў. Яго як і брата непакоіў той факт, што тэлевізія была занадта съякотнай, бы сонейка, што смажаць на патэльні ў пурпуровай каменнай скрыні з-пад “пэспі”. Ніл доўга яшчэ трос безжыццёвую руку Кіса і мармытаў нешта кшталту “вельмі прыемна, вельмі ласкова з вашага боку, вельмі, вельмі прыемна, вельмі ласкова з вашага...”

карлікавыя сланы ня лётаюць хутка

ЗЬМЕІ

ты — камяніцы гібрыднага неба вогнены
бліск і съцёртыя кнігі дзеля таго каб
адрамантаваць вясну трэба адкалоць два
кавалкі манускрыпту вока мядзьведзі
матылькі хмарачосы жабы

зъмей

зъмей


зъмей

ЛЁД

I

Напяваючы прыемную песеньку, I павольна абудзілася ад сну і зразумела, што ейныя пальцы ўжо даволі працяглы час пашкрэбваюць па шкле. Малады дына-заў, які праходзіў у той дзень побач, лёгка цюкнуў яе малаточкам па ілбе. Цяпер быў самы час падумаць пра сваіх родных і блізкіх: газіна яшчэ раннія, і яны, напэўна, не хацелі б надалей заставацца па-за межамі ейнай съветлай увагі.

Нясьпешна прычэсваючы свае алюмініевыя валасы, I напружана пачала ўзгадваць, пра каго тут можна ўспомніць, а хто такой увагі, мажліва, і ня варты. Усё скончылася звычайным ужо ў такіх выпадках пашкрэбваннем па шкле, і зъёўши на съяданьне гадзіннік, I неяк пагрозыліва пазяхнула і разарвала ўсё напісане мінулае начы на драбнюткі шматочкі. Разгубленыя кавалачкі пачалі нэрвова азірацца навакол, не зразумеўши, што тут адбываецца.



Малюнак Ільї СІНА

У дзверы пагрукалі. Ёй падумалася, што гэта прыйшоў ранішні разносчык асьпірыну, які даволі грубавата і нягегла ўвесь час да яе заляцаўся, і схавалася ад яго ў самым далёкім і пыльным куточку шуфляды свайго пісъмовага стала. Але квадрат №8 не зьяўляўся, і яна зразумела, што ён разьбіў свой твар аб парог пазалеташніх дзывярэй.

...Перагорнutaе і запэцканае нейкім брыдоцьцем сонейка ляжала ў імбрычку. Імбрычак стаяў на падваконьні. У пакоі панаваў непрыемны, але даволі своеасаблівы пах пакрытай мазутам садавіны. І націснула на кнопкочку, і з рота адной з статуяў вылецела дызынфэкцыяная мэталёвая птушка.

II

Усё ішло пакуль нармалёва. Ёй ужо даўно падабаўся Ясь, той даўгі, але даволі зграбны хлапец зь віртуозна выразанай на твары ўсьмешкай. Яна часта мроіла аб ім, прымружыўши павекі. Гэтыя мроі прыносілі салодкі водар, бадай, такі, які мае смак новай газаванай мачы “Спрыт”. Мроі ахутвалі дзеўчыну прыемнай дрымотай, і ёй нават хацелася прачнуща назаўтра, што было ўвогуле зусім нязвычна. Руکі месяца разьдзіралі шэрую завесу, папяровую плоскасць, што нязрушна паўстала перад вачыма, намёртва адгарадзіўши ад неба ейны бетонавы сьвет — пустое памяшканье аўёмам 327 квадратных дэкалятрапу. Яна нешта чула дзесьці ў глыбіні і нават нешта бачыла. Там тлела трава, дакранаўчыся да сонца і спараджаючы бязъмежныя золкі. Там былі яны, і іхня валасы няўцямна пераўтвараліся ў траву. Яны былі разам і, забыўшыся на свае нягеглы і скурчаныя целы, нараджаліся наноў у струмянёх сонца, што абуджала на Ўсходзе. Але ж усё гэта было... не, усё гэта ёсьць... недзе там... Напраўдзе, яна адчувала існаваныне нечага, што пераўтворыць у друз ейную надзеиную і бяспечную каменнную шкарлупіну, зробіць яе непатрэбнай, недарэчным і зъмярцвельм съведкам вечнага нараджэння гэтага вечнага дня.

... Было халодна, і яна дасканальна зашпіліла свой скафандар, каб у шчылінкі не трапляў колкі і пранізлівы вецер. Ясь, як заўжды, крышачку спазняўся. Раскрамзаны чэррап ліхтара ашчэрваў выбітае вока мёртвага съятла. Ліхтар быў выраблены зь пёркаў адляцелай назаўсёды ў вырай птушкі шчасьця, але гулкія крокі бадуновых мышэй хутка спынілі ягоны паўпрывідны век. Яна часта знаходзіла падбітых ліхтары ў сябе пад падушкай. Па начах да яе зредчасу прыходзілі стогны, зь якімі растаптанае съятло пераўтвараецца ў мёртвую аскепкі. Гукі зньешняга съвету амаль не пранікалі ў маю гермэтычна абцягнутую мэталёвой і застужкай каморку. Скурчыўшыся і сцягнуўшыся ў камяк, там можна было назіраць акт мастурбациі плястыковых зорак. Мае мозгі ўяўлялі сабой два рулёны ётальянской прыбіральнай паперы, спрэс усейнай нейкімі незразумелымі нікому знакамі. Гарлачык з кветкамі перакуліўся, і на падлогу лілася яшчэ цёплая смарагдавая крывя.

Ясь з'явіўся крыху нечакана. Падскочыўши ззаду, ён заплюшчыў рукамі ейнае глядзельнае шкло. “Кы”, — сказала яна, папраўляючы свой скафандар. На зямлю ўпала перагарэлая нікелевая ружа.

Усё праішло як звычайна. Былі какетлівя размовы пра сабачак рознай даўжыні, былі нетрохсэнсоўныя знакі прыязнасьці, была дыстыляваная хімвада з эбанітавых кубкаў ва ўніверсаме “Пэрыфэрыйны”. Вечар паствурова дагараў, і надыходзіў час развітвацца. Яны акурат скончылі размаўляць адносна каштоўнасцяў зыдзічэлых і хатніх імбрыкаў, калі тэрмін, адведзены на спатканье, мінуў. Яму сёньня яшчэ трэба было пачысьціць свае ныркі, і таму ён неўзабаве, развітаўшыся, скіраваўся да мэтро.

— Бывай. Добра га табе цела. Шчасліва. Да пабачэння, — сказала яна.

— Бывай. Добра га табе цела. Шчасліва. Да пабачэння, — сказаў ён і раптоўна праваліўся ў прыадчыненую дзвіверы ў ільдзянную бодысатхву.

Маска ейнага твару яшчэ была скрыўленая ў прыязнай усъмешцы. Быў проста дзікі вецер, ён падхапіў муміі іхніх мрояў і разадраў іх на малюткія бездапаможныя шматкі. Яна кружылася ў стракатым віры з кіслай капусты, тэлепраграмы на ўчора, кукурузных палачак і ватных цаглінаў. Яна не зразумела, шо адбываецца, і з вачэй цякла нейкая нябачаная дагэтуль вадкасць. У рэшце рэшт, пара было чысьціць ногі дый класціць спаць. Надзвычай прыемна апынуцца пад цёплай коўдрай паслья лютага вясновага марозу і задуменна дый здрэнцьвела ўглядца ў столь. Заўтра зноў анічога ня здарыцца. Заўтра зноў анічога ня здарыцца.


...Тым часам ашчэрнаная пашча аграмаднага драўлянага кола па-ранейшаму працягвала свой раўнамерны рух вакол уласнае восі. Чулася хіба напружанае парыпваныне гэтага вечнага агрэгату, не падуладнага ўсямогламу агню.

МОЙ СЫНІЯ

я — кавалачак нечага якое знаходзіцца дзесяці ў кутку
мой сын устаў каб пайсьці за мной
буль-буль ён ужо тоне не пас্লеўши
нарадзіцца
у яго скрыўлены зыгзагам рот і тры вухі

БЫІМ-ММ

Мой сябра — дзіўнаваты паўідыёт, чые зубы зробленыя з кавалкаў іржавай арматуры, — мая маці і нехта яшчэ — дакладна ня памятаю — блукалі некалі вакол майго дома, дыхаючы сувежым паветрам. У мяне ў грудзёх знайшлі надоечы плястыкавае сэрца. Яно перагрэлася і ўжо не працавала, але мама абяцала мне купіць новае, яшчэ лепшае. Адкаркаваўшы ўчора сваю галаву, я заўважыў у ёй цэлую плойму ліпкіх бы цельцы кальмараў думак. Выкінуўшы іх у съметніцу, я зразумеў прычыну паніжанасці свайго ціску.



Малюнак Ільгі СІНА

ПРАМЕНЬЧЫК ХІМАНАЛІЗУ

М раптоўна прачнуйця сярод ночы, абуджаны нейкім незразумелым шэптом. Яна таксама ня спала. Іхня скрываўленая шпількі адпачывалі на начным століку, чакаючы сваёй гадзіны. Абмыты барвовай вадкасцю гостры мэталь злавесна прэваляваў сярод даляглідаў мёртвага часу.

На памяць чамусьці адразу прыйшлі ўзгадкі ад наведваньня музэя істотаў, куды М быў даволі ветліва запрошаны на экспкурсію. Юнак з разадранымі асфальтам грудзьмі выглядаў на сапраўднага прарока. Падобныя да выцьвілых фотаздымкаў краявіды зъмяняліся, пагружаючы ў гэты калейдаскоп і мяне. Утварыўся дзіўны кактэйль з кавалкаў маёй галавы, цэлікаў з-пад піўных пляшак, ашмоцца вечнасці і нечага яшчэ, незразумелага па сваёй прыродзе. За вокнамі прасыціралася неба бясконных калідораў і тусклае месіва электрычных лямпадак, зъмешчаных у цвярдымі бэтонных муроў. Там было мноства шляхоў, і кожны зь іх вёў да галюцынагеннага радыёактыўнага ранку, пазбаўленага вільгаці паветра. Па-ветра скручвалася ў трубачку і гасла дзесьці ў нетрах зямлі.

Зрэшты, хадзіць прыкалотым да падлогі нават лепей, падумаў М. Калі штораніцы ён пакідаў сваю нару і выпраўляўся на пошуки харчаваньня, ягоны нязменны сябра і паплечнік Вадзім заўжды дапамагаў М прывесці да ладу сваё ўбраньне і ўтыркнуць грувасткую шпільку ў спрадвеку адведзенія для яе мейсца. Наяўнасць шпількі, як правіла, выратоўвала ад непатрэбных развагаў і дазваляла спаражняцца дзе заўгодна, не зважаючы на строгае вока Гадзінніка правапародку. Танюткія струменьчыкі крыві паволі сцякалі долу і імгненна пераўтвараліся ў ацтон, даючы пры гэтым жыцьцё новым расылінам і бясконцай колькасці мікраарганізмаў, зь якіх праз пэўны час выкрышталізоўваліся чырвона-блакітныя мухі.

Мухі былі нязменным кампанентам асобы М. Яны суправаджалі яго з ранку да вечара, і час ад часу, калі М пачынаў вар'яцесь ад самоты, зь імі можна было нават пагаманіць. У іхняй юрлівай і поўнай жыцьця абалонцы, што герметычна акаляла ўсё цела, М пачуваўся куды больш самаўпэўненым і абароненым ад усіх нечаканасцяў жыцьця. Яны былі цудоўным замяняльнікам вачэй, нейкай дасканалай аптычнай прыладай, і сьвет, убачаны скрозь іхнюю прызму, здаваўся знаёмым, утульным і дарэшты зразумелым. Зь вялікае сталёвае лейкі кропала фанэрнае сіятло мільёнаў зъедзеных іржоў квазімесяцаў, і каханье трох вожыкаў на апэрацыйным стале не выглядала ўжо так дзіўна. Кампутары і падводныя лодкі выцякалі скрозь анальныя адтуліны майго цела. У цемрадзі залітай вадой яміны нешта ўзбуджана дыхала.

Амаль кожную ноч М сьніўся адзін і той самы сон. Два маленкія і съмешныя чалавечкі з даўжэнымі драцянымі вусамі і вылупленымі вонкі вачыма пілюючы яго на вялікую колькасць роўных па сваіх парамэтрах кавалачкаў.

Людзі пры гэтым неяк вясёла ѹ хітравата пасьміхаюцца, ад іх даходзіць пах чарніла "Белая вежа" барысаўскай вытворчасці і вэнджанай цыбулі. Па меры пасьпяховага ходу іхнія працы цела М паступова губляе сваю цэласнасць, а душа хаваецца, закопваючыся ў пілавінне. Знаходзячыся ў прасторы таго сну і перажываючы яго бы наяве, М сутаргава ірваў ліпкую сетку, што паўсюдна ахутвала яго, спыняючы ўсе магчымыя рухі, і намагаўся зазірнуць у тое, што было па-за ёй, але ўрэшце напаўняўся супакойлівай суцішнасцю і пагружалася ў яшчэ адзін сон, згублены сярод электрычных правадоў.

Мапай ягонага съвету былі сохлыя рэшткі вантрабаў расплюснутай на асфальце жабы, чые блакітныя, падобныя да маладога васілька вочы глыбакадумна ўзіраліся ў неба і былі поўныя прагі спазманія рэчаіснасці. Пазбаўлены рук і ног, ён маўкліва гойдаўся ў вакууме ўласнай нямогласці. Раніца была для яго самым цяжкім. Адчуваючы наяве прадмет уласнага цела, што неяк млява і гідка сцялілася па зямлі, ён намагаўся хаця б крыху прыўзіняцца, каб прыйсці ў сябе, але сівідраваньне мыльных пухіроў было настолькі гучным, што М адразу хаваўся ў нейкай агіднай вадкасці. Ён часта спрабаваў прыкалоць сваёй шпількай неба, але яго нідзе не было, і таму даводзілася бавіцца хіба калупаньнем гэтай мэталёвой прыладай у носе.

Фатаграфічныя дні паволі перацякалі ў расплаўленыя пластмасавыя ночы, совы і гальштукі лёталі ўздоўж падгнілага фалясу сэнсу. Вільготная прага вуснаў схавалася сярод пазаўчораших недаедкаў садавіны. Б ляжаў у вантрабах вялізной чугуннай трубы, намагаючыся згледзець сонца, ці хаця б штось у малютку адтуліну. Ягоныя скучаныя ногі началі пацець. Тут не было нічога, нават съмерці, толькі невялічкі дохлы караблік плаваў сярод недагрызкаў і бруднага посуду. Месяц ішоў туды месяц ішоў туды месяц ішоў туды месяц ішоў туды месяц таксама здох

М раптоўна прачнуйця сярод ночы, абуджаны нейкім незразумелым шэптом. Яна таксама ня спала. Іхня скрываўленая шпількі адпачывалі на начным століку, чакаючы сваёй гадзіны. Абмыты барвовай вадкасцю гостры мэталь злавесна прэваляваў сярод даляглідаў мёртвага часу.

ЗМЕСТ

3 Валентын АКУДОВІЧ
АФРЫКА — РАДЗІМА ТАЗІКАУ

11 Зміцер ВІШНІЁЎ
КАМАМАМ-КАМАМАМ-КАМАМАМ

21 Алесь ТУРОВІЧ
АКТУАЛІЗАЦЫЯ АРХАІЧНага ТЭКСТА

31 Альгерд БАХАРЭВІЧ
У СЫМЭТРЫЧНАЙ КРАІНЕ

37 Юрась БАРЫСЕВІЧ
ЛІТАРАТУРА З ПЕРШЫХ РУК

51 Віктор ЖЫБУЛЬ
РОГІ ГОР

63 Усевалад ГАРАЧКА
ПРАЛЕТАРСКІЯ ПЕСНІ

75 Серж МІІСКЕВІЧ
ТРУБАЛЁТ

85 Ілья СІІ
ПРАМЕНЬЧЫК ХІМАНІЛІЗУ



Бум-Бам-Літ



яшчэ і музыку слухае,



сам съпявай і іншым раіць.



Съпявай з намі - не пашкадуеш!..

Пераважная большасць тэкстаў зборніка была надрукавана
у літаратурна-філософскім сшытку "ЗНО"
(газета "Культура", 1992–1996 гг.)

Сувязь з Бум-Бам-Літам праз паштовую скрыню:
220039, Мінск, вул. Брылеўская, д. 11, кв. 44,
тэл. 222-75-42,
ці праз газету "Культура" – тэл. 276-94-66

Літаратурна-мастацкае выданне

Акудовіч Валянцін Васільевіч, Вішнёў Зміцер Юр'евіч і інш.

ТАЗІК БЕЛАРУСКІ

Каардынатары выдання *Зміцер Волкаў і Галляш Сіні*

Фотадымкі *Міхала Баразны*

Праект вокладкі мастака *Артура Клінава*

Карэктары *Валерый Булгакаў і Галіна Уласава*

Рэдактар *Зміцер Вішнёў*

Падпісана да друку 22.01.98. Фармат 60x84 1/16. Папера газетная. Гарнітура Times.
Ум. друк. арк. 6. Наклад 1000 асобнікаў. Заказ 5249

ЗАТ "Бервіта". Ліцэнзія № 77 ад 19.11.97.
220034, Мінск, вул. З. Бядулі, 9.

Надрукавана з дыяпазітываў заказчыка.
Друкарня "Перамога", 223310, г. Маладзечна, вул. Таўлая, 11.